

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 226 5302)
ПЯТНІЦА
4
КАСТРЫЧНІКА
1935 г.
ГОД ВЫЙШЭНЬЯ XVII

С Ё Н Н Я У Н У М А Р Ы:

Пролетары ўсіх краін, злучайцеся!

АРТЫКУЛЫ: ПЕРАДАВЫ—УЗНАЧАЛІЦЬ УЗРОСШУЮ АКТЫЎНАСЦЬ МАС. Г. Г. — НА МІЖНАРОДНЫЯ ТЭМЫ.

ПАСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ БССР — АБ РАБОЦЕ ПРАМЫСЛОВАСЦІ БУДМАТЭРЫЯЛАЎ І ПРАВЯДЗЕННІ БУДАЎНІЧЫХ РАБОТ НА ПРАЦІЮ УСЯГО ГОДА.

ПА ДАНЫХ НАРКАМЗЕМА ПА БССР НА 30 ВЕРАСНЯ ВЫКАПАНА БУЛЬБЫ (КАЛГАСАМІ) 40,6 ПРОЦ. ПЛАНА, ПАНДНЯТА ІЛЬНУ 79,8 ПРОЦ. ПЛАНА.

ВЕРШ ЭДЗІ АГНЯЦВЕТ — ПРОВАДЫ.

ІТАЛЬЯНСКІЯ САМАЛЁТЫ БАМБАРДЫВАЛІ АДУЮ.

ПРОБНАЯ МАБІЛІЗАЦЫЯ У ІТАЛІІ.

ТРЫВОЖНЫЯ НАСТРОІ У ЖЭНЕВЕ.

З'ЕЗД ЛЕЙБАРЫСЦКАЯ ПАРТЫ ПАТРАБУЕ ПРЫМЯНЕННЯ САНКЦЫЙ.

МУСАЛІНІ ПАГРАЖАЕ АНГЛІІ ВАЙНОЮ.

Узначаліць узросшую актыўнасць мас

Больш месяца прайшло з таго часу, як «Правда» выступіла са спецыяльным перадавым артыкулам аб уроках правалу профсаюнай работы на Макеўскім заводзе.

Задача профсаюзаў БССР і ў першую чаргу іх кіруючых органаў была арабіць з урокаў Макеўкі адпаведныя для сябе палітычныя і практычныя вывады. Асабліва ўвага павінна была быць звернута на рашучую барацьбу з фактамі скажэння профсаюнай дэмакратыі, на забеспячэнне самай разгорнутай крытыкі і самакрытыкі недахопаў і памылак у рабоце профсаюзаў, на рашучы саварот усіх профсаюных арганізацый тварам да жывога чалавека, да задавалення яго ўзрослых культурна-бытавых запатрабаванняў.

На жаль, факты паказваюць, што профсаюны БССР на чале з ЦПСБ адпаведных урокаў для сябе не зрабілі.

Коснасць і бюракратычныя скажэнні ў рабоце профсаюнага апарата, адрыў многіх кіраўнікоў ад мас выяўляецца ў шматлікіх фактах гучэйшага парушэння профсаюнай дэмакратыі.

Узяць, напрыклад, фабрыку «Дняпроўская мануфактура». З 14 членаў фабкома толькі 4 выбраны, астатнія ўсе кааптаваны. Аляксандрыч факт адбыўся ў Клімавічах. Саюз дзяржаўнага за нейкія ўчынкi выключыў з членаў профсаюза Міркіна. А літаральна праз пару дзён гэтага ж Міркіна выбіраюць старшынёй мясцовага вась Міркін скарызіцца ў ЦПСБ што яму, выключавану з саюза, даручылі кіраваць гэтым жа саюзам.

Нельга цягнуць такога становішча, калі большасць фабзаў мясцоваму па 2—3 гады не робяць справздач перад рабочымі. Такая бескантрольнасць прыводзіць і да безадказнасці, адрыў ад мас, бюракратызма і апарата

Буйнейшыя недахопы, перарастаючы ў грубыя палітычныя памылкі, у рабоце профсаюзаў Віцебска, Гомеля і іншых раёнаў

за работай з боку вышэйшых профсаюных інстанцый. Актыўнасць рабочага класа надвычай вырасла і расце з кожным днём. Увесь час павышаецца матэрыяльны і культурны ўзровень рабочага класа. Бягом гэтых інцыдэнтаў працоўных. Яна знаходзіць сваё выражэнне ў найшырэйшым руху выдатніцтва, соцсаборніцтва і ўдарніцтва, у барацьбе за рэнтабельнасць прадпрыемстваў, у большэвіцкіх рэкордах ва ўсіх галінах нашага рознастайнага жыцця, ва ўкараненні сталеваўскіх метадаў работы. Вырастаюць новыя кадры выдатных людзей, талантаў эканамікі, навукі і культуры. Людзі гэтыя патрабуюць дапамогі, уважлівых і чулых адносін да сябе.

Профсаюны апарат часта аказваецца незольным узначаліць растучую актыўнасць мас, што з'яўляецца кіраваць масамі. Работнікі многіх профсаюзаў яшчэ не навучыліся клапаціцца і уважліва вырошчваць новых, здольных моладзей, аказваць дапамогу тады, калі яны ў гэтым адчуваюць патрэбу.

Узяць такі ўчастак, як сацыяльнае страхаванне. З ім жа звязаны кроўныя інтарэсы працоўных. Совецкі ўрад, працягваючы выключныя клопаты аб жыцці і здароўі працоўных, адпуская на сацыяльнае страхаванне мільярды рублёў. Бюджет сацыяльнага страхавання расце з кожным годам. А як пастаўлена гэта справа ў профсаюнах? Зусім нядаўна «Звязда» пісала аб ганебным становішчы скарыстання курортных пуцёвак як у цэнтральных праўленнях, так і ў самім ЦПСБ. Соцстрахаўскія функцыі ўсё яшчэ дрэнна асвоены профсаюзамі. Няма кантролю над выдаткаваннем соцстрахаўскіх фондаў. Справаздачы ЦП і ФЗМК перад рабочымі аб выдаткаванні соцстрахаўскіх сум вельмі рэдка з'ява.

многіх фабкомаў асваенне сподкаў, адпущаных дзяржавай на ахову працы, з'яўляецца цяжкай задачай. На заводзе «Чырвоны кімік» на 1 жніўня з 5.000 рублёў, адпущаных на мерапрыемствы па ахове працы, выдаткавана толькі 595 руб. На гомельскім правапрацоўчым камбінаце з 4.000 руб. выдаткавана 500. Аналагічнае становішча і на радзе іншых прадпрыемстваў. Агіна пастаўлена справа на прадпрыемствах з венцыляцыйнай гаспадаркай. Між тым, міма гэтых фактаў праходзяць прафарганізацыйныя і сацыяльна-адукацыйныя працы. Работнікі рабочых кватэр, інтэрнатаў, забеспячэнне рабочых дровамі, гароднінай, падрыхтоўка клубаў, дзіцячых пляцовак, іспей — усё гэта патрабуе выключнай увагі, нястомнай і кропатывай работы. Але зроблена вельмі і вельмі мала. Многія цэнтральныя праўленні, напісаўшы дзесяткі пратаколаў і рэзалюцый, дашылі, што іх місія выканана.

На прадпрыемствах ёсць вялікі н'эвавы профсаюны актыў. Гэта дзесяткі тысяч цэлавых і групавых прафграў, грамадскія інспектары, страхавыя актыўны масавыя работчы кантроль і т. д. Але цэнтральныя праўленні і фабзаўкомы не навучыліся яшчэ арацаваць з нізавым профактывам, выходзяць яго, вырошчваць. Не знішчаны яшчэ метады гастралёрства і голага камандавання з боку цэнтральных праўленняў. Замест жывой і канкрэтнай дапамогі нізавым арганізацыям пануе яшчэ ў многіх цэнтральных праўленняў канцэлярышчына, бюракратызм, засядацельская мітусня.

Усё гэта гасорыць аб тым, што ўказанні таварыша Сталіна аб баражлівых і любоўных адносінах да жывых людзей, да кадраў вялікай сацыялістычнай будоўлі яшчэ не ацэлядзены профсаюзамі ў аснову сваёй работы. Вялікая актыўнасць рабочых мас вельмі дрэнна ўзначалена профсаюзнымі арганізацыямі.

Пастанова камісіі па сацыялістычнаму спаборніцтву з Заходняй вобласцю і з Заходне-Сібірскай краем ад 3 кастрычніка 1935 г.

1. Чырвоны сцяг ЦК КП(б) і СНК БССР па групе зернавых і бульбяных раёнаў пакінуць за **АРШАНСКІМ** раёнам, які завяршае адгрузку бульбы Ленінграду і загрузку хлеба, а таксама мае добрыя паказальнікі па загатоўцы ільновалакна і трасты.

2. Чырвоны сцяг ЦК і СНК групы ільняводчых раёнаў пакінуць за **КАСЦЮКОВІЦКІМ** раёнам, як маючым добрыя паказальнікі па адгрузцы бульбы, закупцы хлеба і апрацоўцы ільну. Адначасова звярнуць увагу кіраўніцтва Касцюковіцкага раёна на неабходнасць яшчэ большага ўзняцця тэмпаў ільнозагатоўкі і капання бульбы ў раёне, а таксама ліквідацыі адставання па мясцагатоўках, і наогул у развіцці жывёлагадоўлі ў раёне.

3. Зняць з чырвонай дошкі **ЛОБЕЎСКІ** і **БРАГІНСКІ** раёны, якія, не глядзячы на паліраджэнне камісіі, не лінівалі свайго адставання па адцы ільнопрадукцыі дзяржаве, а таксама маюць дрэнныя паказальнікі па развіццю жывёлагадоўлі (вялікі працэнт асыхоту, асабліва па свінных).

Паліраджаць астатнія раёны БССР, што камісія па сацыялістычнаму спаборніцтву будзе ўлічваць пры вынесенні сваіх рашэнняў адным з асноўных паказальнікаў справы развіцці жывёлагадоўлі ў раёне.

4. Камісія адзначае, што па сваіх паказальніках выкавання плава златы ільнопрадукцыі дзяржаве і за завяршэнне плана адгрузкі бульбы Ленінграду **ЧАШНІЦКІ** і **КРЫЧАЎСКІ** раёны заслугоўваюць знясення на чырвоную дошку. Аднак гэта пытанне камісія пакідае адкрытым, да павышэння тэмпаў закупкі хлеба ў гэтых раёнах.

5. За добрыя тэмпы прыросту ў выкананні плана ільнозагатоўкі і адгрузкі бульбы, якія, пры іх замапаванні, могуць вывесці **ДРЫСЕНСКІ** раён з групы адстаючых, зняць Дрысенскі раён з чорнай дошкі. Адначасова паліраджаць кіраўніцтва раёна аб неабходнасці яшчэ большага ўзняцця тэмпаў ільнозагатоўкі, капання і адгрузкі бульбы, а таксама закупкі хлеба.

6. За ганебнае адставанне ў выкананні планаў златы ільнопрадукцыі дзяржаве, капання і адгрузкі бульбы Ленінграду і закупкі хлеба занесці на чорную дошку **БЯЛІНІЦКІ** і **ЛАГОЙСКІ** раёны.

7. Паліраджаць кіраўніцтва **НАРАЎЛЯНСКАГА**, **ЧЫРЧАПольскага**, **ГЛУСКАГА**, **КАРМЯНСКАГА**, **БУРАКАШАЛЕСКАГА**, **ПРАПОЙСКАГА** і **УШАЎКАГА** раёнаў, што калі не будзе ліквідавана адставанне гэтых раёнаў у выкананні чарговых сельскагаспадарчых работ, яны будуць занесены на чорную дошку.

ХОД СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫХ РАБОТ ПА РАЁНАХ БССР на 30 верасня 1935 года

Раёны	Выкапане бульбы (калгасамі)	Загатоўка бульбы	Д румана бульбы Ленінграду	Падата лану	З'ява ільно-загатоўкі	З'ява ільнопродукцыі	Падата збоўва	Падата пацэны	Саюзна-сав. агульны тэсу
1. Смалавіцкі	85,4	86,2	26,5	95,6	—	112,2	46,1	87,8	51,4
2. Бягомльскі	89,8	24,2	—	84,9	1,8	—	33,4	42,5	—
3. Гарадоўскі	75,9	33,4	68,2	65,5	2,8	28,9	24,0	61,2	49,4
4. Даманавіцкі	67,1	27,0	23,2	76,6	1,0	—	60,8	70,6	49,1
5. Любаньскі	81,9	50,6	100,0	100,0	0,8	—	88,1	104,8	96,7
6. Старадарожскі	58,7	25,9	46,4	79,7	0,1	—	46,2	99,6	101,8
7. Старобінскі	57,1	30,6	64,8	97,8	2,0	—	56,2	64,6	23,1
8. Вярэнінскі	55,4	18,7	44,1	86,1	1,1	—	43,2	81,2	66,0
9. Чаускі	54,6	39,8	30,0	78,1	3,7	31,9	23,0	67,1	28,4
10. Аршанскі	54,4	70,1	97,8	97,8	25,0	80,5	59,1	69,5	122,4
11. Рагачоўскі	54,3	44,8	53,1	64,0	1,9	32,8	56,7	35,9	20,4
12. Добрушскі	54,0	27,7	47,2	77,5	0,2	—	38,6	34,0	97,9
13. Парыцкі	52,9	28,8	33,2	72,8	0,3	29,0	40,4	61,4	20,1
14. Мехавіцкі	52,3	30,8	60,4	76,4	1,3	40,5	31,6	66,6	16,8
15. Калаткевіцкі	52,2	29,0	52,9	48,2	—	—	31,6	47,7	42,7
16. Рэчыцкі	52,2	41,4	46,8	83,8	0,6	—	30,5	43,3	—
17. Жыткавіцкі	52,0	31,8	39,5	49,1	0,1	—	37,2	12,6	—
18. Лепельскі	51,3	40,1	42,8	92,4	0,4	13,7	24,8	38,6	63,7
19. Барысаўскі	51,1	37,8	41,7	76,5	2,1	—	53,1	63,3	12,3
20. Ветрынскі	51,1	19,7	24,1	97,3	5,3	30,1	24,2	36,7	26,9
21. Клічаўскі	50,6	58,7	66,5	83,7	0,3	—	45,5	39,5	50,9
22. Крычаўскі	49,8	46,9	109,6	92,7	6,1	67,9	47,4	32,3	128,2
23. Менскі	49,0	63,3	—	92,7	3,5	—	53,9	89,0	46,4
24. Асвейскі	49,0	37,5	13,8	91,8	—	16,4	11,6	23,8	8,6
25. Бабруйскі	48,7	49,1	77,9	92,3	0,5	40,7	88,6	100,1	37,2
26. Горацкі	47,8	28,6	26,5	76,0	3,1	27,7	50,2	100,0	84,6
27. Тураўскі	47,7	49,2	—	64,7	0,5	—	45,9	30,0	28,7
28. Халопеніцкі	47,4	40,5	19,7	100,0	0,6	13,5	44,1	67,3	—
29. Крулеўскі	47,0	41,0	40,5	93,8	3,6	34,4	37,4	66,1	53,8
30. Круляўскі	46,8	33,8	35,1	80,3	4,0	16,9	30,6	64,3	182,6
31. Дрыбінскі	46,4	52,2	129,0	87,4	6,4	2,4	28,0	76,6	91,8
32. Кіраўскі	46,0	30,5	17,4	86,1	2,6	59,3	30,6	83,9	91,2
33. Талачынскі	44,9	34,9	64,8	95,5	4,8	65,6	50,8	85,2	93,6
34. Ушацкі	44,8	25,5	17,4	89,5	0,3	30,9	19,9	40,0	113,7
35. Магілёўскі	44,7	32,2	29,0	80,7	2,7	32,4	24,6	53,2	51,8
36. Лоеўскі	44,5	35,6	—	89,8	1,2	—	36,1	101,1	24,4
37. Грэскі	44,0	68,0	57,2	84,7	1,7	—	59,4	62,4	83,8
38. Жлобінскі	43,5	36,6	83,6	60,9	1,0	—	20,6	42,7	30,1
39. Шклоўскі	43,3	40,1	31,4	85,5	4,9	34,3	26,7	27,7	93,3
40. Смалавіцкі	42,9	40,9	26,3	60,9	0,1	—	35,8	70,3	33,9
41. Прапойскі	42,8	14,3	7,5	100,0	3,2	—	58,3	69,4	99,7
42. Перахаўскі	42,3	40,7	63,1	91,3	0,8	82,3	46,0	30,1	74,0
43. Нараўляўскі	42,1	19,9	—	67,8	—	—	24,0	92,1	23,8
44. Петрыкаўскі	41,7	37,3	44,4	51,6	—	—	40,6	47,7	30,7
45. Хоцімскі	40,9	67,3	24,8	90,4	0,2	33,5	38,5	61,8	94,2
46. Чэрыкаўскі	40,7	57,9	59,5	88,1	2,1	—	34,9	49,6	88,1
47. Мозырскі	40,6	44,0	49,4	70,4	1,1	—	34,4	26,7	40,2
48. Гомельскі	40,4	35,5	106,9	70,5	1,2	—	35,1	30,3	35,3
49. Хойніцкі	37,5	20,7	29,5	92,8	0,8	—	27,6	36,5	13,7
50. Полацкі	37,4	20,5	19,7	100,0	16,3	26,9	16,8	34,3	58,4
51. Мінскаўскі	36,8	21,5	28,1	77,8	1,1	25,7	32,8	24,1	26,8
52. Віцебскі	36,7	19,4	39,7	75,4	2,3	30,0	16,9	35,5	71,2
53. Лагойскі	35,3	10,5	—	86,0	2,1	—	32,1	37,9	4,4
54. Слуцкі	35,2	45,0	73,1	88,8	4,1	—	47,7	58,6	6,1
55. Кармянскі	35,1	21,5	5,8	90,5	2,0	66,2	38,3	51,9	39,2
56. Бешанковіцкі	35,0	18,7	—	75,4	5,1	31,3	10,7	52,7	74,7
57. Ельскі	34,6	16,6	71,5	93,7	1,7	—	37,2	93,7	23,1
58. Уздаўскі	33,8	30,0	—	46,9	1,1	—	49,6	9,7	31,3
59. Капыльскі	33,7	30,7	100,0	78,8	1,9	—	40,6	49,7	86,7
60. Чэравенскі	33,6	29,9	25,8	47,7	—	—	34,5	71,2	20,0
61. Клімавіцкі	33,3	31,4	43,0	84,6	2,1	—	49,6	43,5	102,4
62. Дубровенскі	33,3	29,0	39,9	91,0	4,8	—	26,7	31,9	100,0
63. Дзяржынскі	32,9	31,5	32,6	37,3	0,7	—	49,1	53,7	59,7
64. Заслаўскі	32,8	23,6	20,8	75,2	3,5	—	47,3	26,2	71,8
65. Бялыніцкі	32,8	29,8	2,8	76,8	17,0	—	19,6	67,6	61,1

ЧЫРВОНАЯ ДОШКА

Пастановай цэнтральнай камісіі па сацыялістычнаму спаборніцтву з Заходне-Сібірскай краем і Заходняй вобласцю за высокія тэмпы апрацоўкі і адцы ільну, уборкі, адгрузкі і златы бульбы занесены на чырвоную дошку наступныя раёны:

АРШАНСКІ (сакратар райкома КП(б)Б Соснін, старшыня райвыканкома Міцкоў, райупаўкамзгар Крышкіян).

Менскі (сакратар гаркома КП(б)Б Рыскін, старшыня райвыканкома Жылін, райупаўкамзгар Алейнік).

КАСЦЮКОВІЦКІ (сакратар райкома КП(б)Б Надзеявіч, старшыня райвыканкома Грэбенчык, райупаўкамзгар Дабравольскі).

ГРЭСКІ (сакратар райкома КП(б)Б Гіліякевіч, старшыня райвыканкома Рабцэвіч, райупаўкамзгар Кудзін).

ЕЛЬСКІ (загадчык сельскагаспадарчага аддзела РК КП(б)Б Вераненка, старшыня райвыканкома Тышкалаў, райупаўкамзгар Катляроў).

СЛУЦКІ (сакратар райкома КП(б)Б Смірноў, старшыня райвыканкома...

Такая бесконтрольность приводит к безнадзорности, адрыву ад. мас. бюрократизации аппарата.

Буйнейшая неадекватность, перерастающая в грубую политическую наглость, в работе профсоюзной В. пещеры з'являюцца іменна рэзультатам парушэння профсоюзнай дэмакратыі, рэзультатам актывнасці самакрытыкі і кантролю

Соцстрахавыя функцыі ўсё яшчэ дэманстрацыйна асвоены профсаюзамі. Няма кантролю над выдаткаваннем соцстрахавых фондаў. Справаздачы ЦП і ФЗМБ перад рабочымі аб выдаткаванні соцстрахавых сум вельмі рэдкая з'ява.

Дэманстрацыйна профсаюзы і з аловай твады. Смешна нават гаварыць аб тым, што для

ражлівых і любімых адносін да жыццёвых людзей. Да кантраў вялікай сацыялістычнай будовы яшчэ не накладзены профсаюзамі ў аснову сваёй работы. Вялікая актыўнасць рабочых мас вельмі дрэнна ўзначальваецца профсаюзнымі арганізацыямі. Значная частка профарганізацый і нават апарат ЦСПСБ працуюць старымі метадамі.

канкома Жэнін райуаўкамзаг Алейнікуў).
КАСЦІОНОВІЦКІ (сакратар райкома КП(б)Б Нядзвецкі, старшыня райвыканкома Грэбенчык, райуаўкамзаг Дабравольскі).
ГРЭСКІ (сакратар райкома КП(б)Б Гілякевіч, старшыня райвыканкома Рабцэвіч, райуаўкамзаг Кудзін).
ЕЛЬСКІ (загадчык сельскагаспадарчага аддзела РК КП(б)Б Вераненка, старшыня райвыканкома Тышкалаў, райуаўкамзаг Кетляроў).
СЛУЦКІ (сакратар райкома КП(б)Б Смірноў, старшыня райвыканкома Адамчук, райуаўкамзаг Цырлін).
ЦЕРАХОЎСКІ (сакратар райкома КП(б)Б Кечкін, старшыня РВК Белякоў, райуаўкамзаг Штэйнгольц).
ТАЛАЧЫНСКІ (сакратар РК КП(б)Б Рахуба, старшыня райвыканкома Конікаў).

57. Ельскі	34,6	16,6	71,5	98,7	1,7	—	37,2	98,7	23,4
58. Уздзвенскі	33,8	30,0	—	46,9	1,1	—	49,6	9,7	31,5
59. Капыльскі	33,7	30,7	100,0	78,8	1,9	—	40,6	49,7	66,7
60. Чэрвеньскі	33,6	29,9	25,8	47,7	—	—	34,5	71,2	20,0
61. Клімавіцкі	33,3	31,4	43,0	54,6	2,1	—	49,6	43,5	102,4
62. Чырвоначэрацкі	33,3	29,0	39,9	91,0	4,8	—	26,7	31,9	100,0
63. Дзяржынскі	32,9	31,5	32,6	37,3	0,7	—	49,1	53,7	56,7
64. Заслаўскі	32,9	23,6	20,8	75,2	3,5	—	47,3	26,2	71,8
65. Бялыніцкі	32,8	29,8	9,8	76,8	17,0	—	19,6	67,6	61,9
66. Чырвоначэрацкі	31,7	35,5	—	82,0	0,7	47,3	38,7	65,4	—
67. Быхаўскі	31,1	28,6	110,0	59,8	2,3	—	27,8	50,0	75,0
68. Суражскі	30,7	23,4	—	56,4	0,3	22,2	23,8	75,4	57,8
69. Чашніцкі	30,5	36,4	100,0	90,8	8,2	79,6	14,1	49,8	84,1
70. Касцюковіцкі	30,3	38,1	75,5	99,6	12,7	—	50,4	25,3	38,3
71. Пleshчаніцкі	30,0	17,3	—	76,0	1,7	—	23,2	39,9	16,9
72. Брагінскі	28,8	38,7	185,6	59,2	1,0	—	11,3	35,4	33,3
73. Сіроцінскі	28,5	25,6	20,0	57,5	1,0	12,5	9,7	81,6	31,5
74. Журавіцкі	28,4	27,5	26,4	76,5	2,5	143,5	17,1	37,0	49,3
75. Багушаўскі	28,2	28,6	129,8	73,3	5,3	29,4	24,0	100,6	24,4
76. Чачэрскі	27,1	16,9	—	95,6	1,2	—	40,3	5,5	7,5
77. Веткаўскі	27,1	26,5	25,1	77,5	2,2	—	27,2	31,7	33,0
78. Пухавіцкі	26,7	41,2	34,5	94,8	3,6	58,7	40,5	75,2	72,0
79. Дрысенскі	26,5	20,0	42,2	94,6	—	30,8	25,8	34,5	35,5
80. Чырвоначэрацкі	26,3	42,1	100,0	49,2	2,1	—	29,7	62,8	18,2
81. Расонскі	26,3	14,9	12,5	90,2	—	18,2	19,9	49,7	91,8
82. Лельчыцкі	25,3	28,3	16,8	72,8	0,4	—	33,7	103,5	17,1
83. Асіпавіцкі	25,1	47,4	41,6	17,6	2,0	—	26,2	29,2	—
84. Лёвнянскі	23,4	10,7	9,3	66,0	1,2	33,0	14,6	65,6	44,6
85. Камарынскі	21,4	32,5	100,0	72,3	0,5	—	20,8	26,3	163,0
86. Свенненскі	20,0	31,6	25,1	82,5	19,2	53,8	13,7	68,3	19,2
87. Свяцлавіцкі	16,1	29,6	—	62,5	2,0	—	28,4	30,3	—
88. Глускі	15,6	9,0	7,0	68,2	1,0	—	30,1	45,1	26,1
89. Уваравіцкі	11,6	20,7	24,0	36,7	0,01	40,5	8,0	37,0	7,9
90. Буда-Кашалёўскі	11,5	27,8	27,4	76,0	12,0	—	19,9	60,7	75,4
ПА БССР	40,6	34,4	35,4	79,8	4,4	36,8	34,3	54,4	46,7
Было на 25-IX-35 г.	33,1	19,0	20,8	62,4	3,0	26,8	29,6	54,5	39,7
Было на 30-IX-34 г.	69,1	67,3	63,2	70,7	5,5	29,2	40,2	91,0	—

УЧОТНА-СТАТЫСТЫЧНЫ АДЗЕЛ НАРКАМЗЕМА БССР.

ПРЫВІТАННЕ ПІСЬМЕННІКА Н. А. ОСТРОЎСКАГА ТАВАРЫШУ СТАЛІНУ

СОЧЫ, 2 кастрычніка (БЕЛТА). Узнагароджаны ордэнам Леніна пісьменнік Н. А. Остроўскі звярнуўся да таварыша Сталіна з наступным прывітаннем:

«Дарагі, любімы таварыш Сталін! Я хачу сказаць вам, правадзьце і настаўніку, самаму ларгону для мяне чалавеку, гэтыя некалькі палкіх, ад усяго сэрца слоў.

Урад ўзнагародзіў мяне ордэнам Леніна. Гэта — вышэйшая ўзнагарода. Мне выхаваў ленінскі камсамол, верны памочнік партыі, і шакуль у мяне б'ецца сэрца, да апошняга яго ўдару, усё мае жыццё будзе адана большавіцкаму выхаванню маладога пакалення нашай сацыялістычнай радзімы.

Мне вельмі баюча падумаць, што ў апошніх баях з фашызмам

я не змагу заняць свайго месца ў баявой палі. Лютая хвароба скавала мяне. Але з тым большай страсцю я буду ванаціць удары ворагу другой зброяй, якой мяне ўзброіла партыя Леніна-Сталіна, вырастаючая з малаграматнага рабочага хлопца савецкага пісьменніка.

ОСТРОЎСКІ.

ЧОРНАЯ ДОШКА

Пастановай камісіі па сацыялістычнаму саборніцтву з Заходне-Сібірскай краем і Заходняй вобласцю за ганебнае адстаўненне па працоўцы і здачы ільнопредуццў, ўборцы, адрозцы і здачы бульбы занесены на ЧОРНУЮ ДОШКУ наступныя рэбны:

СУРАЖСКІ (сакратар РК КП(б)Б ГЕРЦОВІЧ, старшыня райвыканкома АСМАЛОЎСКІ, райуаўкамзаг СЛАБКОЎСКІ).
РАСОНСКІ (загадчык сельскагаспадарчага аддзела РК КП(б)Б МІРОНЧЫК, старшыня райвыканкома ПАРТНОЎ, райуаўкамзаг ЯКУБОВІЧ).
СІРОЦІНСКІ (сакратар райкома КП(б)Б РУМЯНЦАЎ, старшыня райвыканкома КАДЫШ, райуаўкамзаг ЗАЛЕСКІ),
ШКЛОЎСКІ (сакратар райкома КП(б)Б ШЧЭМЕРАЎ, старшыня райвыканкома КОЗІНЦАЎ, райуаўкамзаг МАКАРАЎ).
ПЕТРЫКАЎСКІ (загадчык сельскагаспадарчага аддзела РК КП(б)Б ЖУКОЎСКІ, старшыня райвыканкома ЗАКОРКІН, райуаўкамзаг КРАСОЎСКІ).
АСВЕЙСКІ (сакратар райкома КП(б)Б ДЗІНЕРШТЭЙН, старшыня райвыканкома МАРТЫНАЎ, райуаўкамзаг БАДУНОЎ).
ПЛЕШЧАНІЦКІ (сакратар РК КП(б)Б КЛІНОЎСКІ, старшыня райвыканкома ЛЯСОВІЧ, райуаўкамзаг ГУЛЕЦКІ).
ЛЕЛЬЧЫЦКІ (загадчык сельскагаспадарчага аддзела РК КП(б)Б СТАСЕВІЧ, старшыня райвыканкома ГАЎРУСЕЎ, райуаўкамзаг ПЛУМЕ).
ЧЭРВЕНЬСКІ (загадчык сельскагаспадарчага аддзела РК КП(б)Б ВАЙДБОР, старшыня райвыканкома СУРБА, райуаўкамзаг ЧЭПУЛЕНЦ).
ЖЫТКАВІЦКІ (загадчык сельскагаспадарчага аддзела РК КП(б)Б МЕРКУЛЬ, старшыня райвыканкома ДЫНАЎ, райуаўкамзаг САВІШКІ).
БЯЛЫНІЦКІ (сакратар РК КП(б)Б РЫМША, старшыня райвыканкома СУКАЛО, райуаўкамзаг КАТКОВІЧ).
ЛАГОЙСКІ (загадчык сельскагаспадарчага аддзела РК КП(б)Б ДАНОЎІЧ, старшыня райвыканкома КЛІМАЎ, райуаўкамзаг ШЫНДЛЯР).

НА НАРАДЗЕ КУЛЬПРОПАУ РАЙКОМАУ КП(б)Б

30 верасня пры культпропе ЦК КП(б)Б адбылася нарада культпропаў дзесяці райкомаў партыі. У сваіх дакладах культпропы райкомаў абменьваліся вопытам арганізацыі партыйнай асветы.

Рашэнне ЦК ВКП(б) аб прапагандыскай рабоце на бліжэйшы час і праверка партыйных дакументаў прымуслі партыйныя камітэты падвысіць ўпэўненасць у арганізацыі сапраўднай вучобы камуністаў. Упершыню партыйныя арганізацыі зараз праводзяць пераўкамплектаванне школ і гуртоў, асновачыных праграму без перапынку ў вучобе.

Гэта пераўкамплектаванне асабліва ярка паказвае, што шаблоны, агульны спыхот да камплектавання сеткі зводзіцца на сутнасці партвучобу для многіх камуністаў да фармальнага наведвання заняткаў.

Зараз, пасля праверкі, значная колькасць камуністаў і кандыдатаў партыі астаўлена на другі год навучання. У Магілёве з 320 слухачоў кандыдацкіх школ 170 чалавек астаўлены на другі год. У дрысенскай партсетцы з 90 слухачоў кандыдацкіх школ астаўлена на другі год 38. У Барысаве з 18 слухачоў СШП пры горсавеце засвоілі праграму толькі 6. Такія факты можна яшчэ множаць.

Гэта вынік не толькі фармальнага камплектавання, а і дрэнна-

га часамі падбору прапагандыстаў. У Магілёве да праверкі партдакументаў у СШП выкладаў былы калчакіўскі афіцэр і ахраннік царскай стаўкі, нейкі Варшынін. Гэты Варшынін пры разгоне Калчака ўтёк у Сібір, а ў 1925 годзе вярнуўся ў Магілёў і ўступіў у партыю як батрак. Другі «прапагандыст» — Русак — таксама былы белы афіцэр, які ашуканчым шляхам прабраўся ў партыю.

Пераўкамплектаванне выявіла рад бяграмадных і малаграматных камуністаў і кандыдатаў партыі, для якіх зараз арганізоўваюцца агульнаадукацыйныя школы. Заслугоўвае ўвагі метал арганізацыі партыйнай вучобы ў Барысавскім раёне. Ліквідуючы фармальна, вучобу па «рангах», Барысавскі райком партыі арганізаваў агульнаадукацыйныя школы, строга дыферэнцыявана па ўзроўню кожнага члена партыі. Пры фабрыцы «Пролетарская перамога» арганізаван спецыяльны гурток для павышэння агульнай граматычнасці камуністаў-старыкоў ва ўзросце ад 50 гадоў і вышэй.

У гэтым годзе ў Барысаве зроблены крокі для палепшэння арганізацыйнай работы школ. Балі раней заняты праводзіліся адразу-ж пасля работы, то зараз большасць школ пабудавана па тэрытарыяльнаму прызначэнню. Заняткі

ў школах пачынаюцца ў 7 гадзін вечара. Такім чынам, камуністы пасля сканчэння работы на заводзе маюць тры гадзіны для таго, каб паабедать, адпачыць, перааправіцца і потым пайсці на партыйныя заняткі. Гэта павышае якасць работы.

Але ёсць і такія раёны, як **Пleshчаніцкі**, якія, не глядзячы на пастанову ЦК ВКП(б), сьмянілі партыйную вучобу на лета Дрысенскі райком партыі шраваіў поўную бестурботнасць у адносінах да якасці работы партыйных школ ОГІЗ даслаў для партыйнай сеткі падручнікі па гісторыі партыі: першую частку Папова і другую частку Яраслаўскага. А райком партыі і не падумаў супрацьць. Школы так і займаліся па гэтых падручніках.

Загадчык аддзела культуры і прапаганды левінізма ЦК КП(б)Б т. **Конік** заастрыў увагу культпропаў на факты гонкі ў прахаджэнні праграмы, што супярэчыць пастанове ЦК ВКП(б).

Тав. **Конік** асабліва падкрэсліў неабходнасць узмацнення дапамогі прапагандыстам.

Нельга абмяжоўвацца толькі семінарам, неабходна арганізоўваць індывідуальныя кансультацыі па асобных пытаннях праграмы, методыкі, стварыць адпаведныя ўмовы для работы прапагандыстаў. Гэта абавязаны зрабіць райкомы партыі.

Ч. Б.

МУСАЛІНІ ПАГРАЖАЕ АНГЛІ І АІНОІ

РЫМ, 2 кастрычніка (БЕЛТА). У сувязі з «надзвычайным зборам» Мусаліні выступіў сёння на Венецыянскай плошчы ў Рыме з прамовай.

«Наша цяпенне ў адносінах Абісіні вычарпана, — заявіў Мусаліні. — Някай нішто не думае, што мы адступім. Наша спакойнае чаканне, якое прадаўжаецца на працягу многіх месяцаў, падходзіць к канцу. У гэтыя рашаючыя гадзіны рытм значна паскорыўся і стаў з гэтага часу нястрымным... Я адмаўляюся верыць, каб магла ўзнікнуць су-

светная катастрофа ў імя абароны Абісіні.

Італія зробіць усё для таго, каб канфлікт не быў вынесены за межы каланіяльнага. Але трэба быць гатовым да ўсялякіх нечаканасцей. На эканамічныя санкцыі, — заявіў Мусаліні, — мы адкажам эканамічнымі санкцыямі, на ваеннага характару мерапрыемствы мы адкажам мерапрыемствамі ваеннага-ж характару».

Сваю прамову Мусаліні скончыў прывітаннем «вашым салдатам, якія знаходзяцца ў Афрыцы і рыхтуюцца да баёў».

АДНАУПЕННЕ РАБОТ СОВЕТА ЛІГІ НАЦЫЙ

ЖЭНЕВА, 3 кастрычніка. (БЕЛТА). Совет Лігі нацый склікан на 5 кастрычніка. Можна лічыць амаль несумненным, што паспешнае скліканне Совета было рашана галейўным чынам, па настаянню англічан.

Паслядзённое «камітэце 13» пачалося сёння. СССР прадстаўлен у камітэце паўпрадам СССР на Фрэнцыі ПА-ЦЕМКІНЫМ, які прыбыў сёння ў Жэневу.

ІТАЛА-АБІСІНСКІ КАНФЛІКТ

ІТАЛЬЯНСКІЯ САМАЛЁТЫ БАМБАРДЫРАВАЛІ АДУЮ

1700 ЗАБІТЫХ І РАНЕННЫХ

ЖЭНЕВА, 3 кастрычніка. (БЕЛТА). У сакратарыяце Лігі атрымана падпісаная абісініскім міністрам заможных спраў тэлеграма:

«Прашу паведаміць Совету Лігі нацый і дзяржавам — членам Лігі — наступнае:

ЛОНДАН, 3 кастрычніка. (БЕЛТА). Як перадае карэспандэнт «Цэнтрал ньюс» з Адыс-Абебы, даводле афіцыйных даных, у часе паветранай бамбардыроўкі ў Адую забіта і ранена 1.700 чалавек.

Італьянскія ваенныя самалёты сёння раніцоў прыступілі да бамбардыроўкі Адую, якая прывяла да шматлікіх афар сярод грамадзянскага насельніцтва — сярод жанчын і дзяцей — і да разбурэння многіх дамоў. Гэтыя факты, якія адбыліся на абісінскай тэрыторыі, азначаюць парушэнне граніцы Абі-

сіні і парушэнне статута Лігі нацый італьянскай агрэсіяй».

У гутарцы з карэспандэнтам агенцтва Рэйтэра ў Адыс-Абебе абісініскі імператар заявіў: «Я толькі што атрымаў вестку, што першая бомба, скінутая самалётамі на Адую, папала ў больніцу Чырвонага крыжа, забіла і раніла медыцынскіх сасцёр».

ПАЧАЛОСЯ НАСТУПЛЕННЕ ІТАЛЬЯНСКІХ ВОЙСК

БЕРЛІН, 3 кастрычніка. (БЕЛТА). Згодна паведамленняў друку з Абісіні, італьянцы сёння на світанні пачалі наступленне з Эрытраі, перайшоўшы ў 4 месяцах рэчку Марэб, якая працякае на граніцы Абісініі. Перад наступленнем была праведзена артылерыйская падрыхтоўка з 8-дзіймовых гармат

некалькіх пунктаў кантраправаенае наступленне густымі калонамі на Адую, прычым сёння раніцоў Адую і Адуграт падвергліся бамбардыроўцы.

Італьянцы адначасова вядуць з

«Юнайтэд прэс» паведамляе з Адыс-Абебы, што сутычкі паміж італьянцамі і абісінцамі пачаліся таксама ў Огадэне і што ідзе бой на поўнач ад Уал-Уала.

БЕЗ ПЕРАМЕН

Прапагандыскага актыва пры толацкім райкоме партыі няма. Няма яго і пры парвiчных партарганізацыях. Ёсць партыйны актыў раёна, які райком час ад часу склікае, інструктуе і накіроўвае праводзіць розныя палітычныя кампаніі як на прадпрыемствах, так і ў калгасах. Выпадковыя даручэнні райкома актыў выконвае. Але якія пытанні цікавяць рабочых і калгаснікаў, які мясцовы матэрыял і асобныя факты з жыцця данага прадпрыемства ці калгаса можна выкарыстаць для прапаганды і агітацыі — не ведае і гэтым не цікавіцца.

Пытаннімі сталай агітацыі і прапаганды сярод рабочых не займаюцца і парвiчныя партарганізацыі буйнейшых у горадзе прадпрыемстваў — хлебакамбіната і лесазавода.

Член партыі, дырэктар лесазавода т. Кашароўскі лічыць, што праводзіць гутаркі, чытаць газеты рабочым няма ніякай патрэбы.

Трыкутнік гэтага завода таксама разумее масавую работу пасвойму. За подпісам старшыні заўкома на заводзе была нядаўна расклеена такая аб'ява:

«Усе рабочыя лесазавода, якія яшчэ на сёнешні дзень не запісаліся ў члены МОПР

павінны, згодна рашэння агульнага схода, неадкладна запісацца».

Значыць і тут, калі патрэбна было растлумачыць рабочым аб рабоце міжнароднай арганізацыі дапамогі афярам рэвалюцыі, праправаваць аб гэтым з кожным рабочым паасобку, трыкутнік завода рашыў, што даволі будзе правесці сход, прыняць адпаведную пастанову, як усё будзе зроблена.

Характэрны і такі факт. Кашароўскі лічыцца на заводзе палітычна развітым калгаснікам. Між тым, як гэта не дзіўна, ён не можа нават адрозніць Абісінію ад Індыі.

Рабочыя лесазавода прадстаўлены самі сабе. З ім ніхто не праводзіць гутарак, не чытаюць газет і не растлумачваюць асобныя палітычныя пытанні, якія іх цікавяць. Гэта якраз на руку класавачужым элементам, якія разгарнулі сваю «работу».

Такое-ж становішча з агітацыяй і прапагандай на другім буйнейшым прадпрыемстве горада — хлебакамбінате.

Усё гэта з'яўляецца рэзультатам таго, што Полацкі райком партыі не выканаў рашэнне ЦК ВКП(б) аб стварэнні сталага актыва прапагандыстаў і агітатараў пры райкомах партыі. Б. Р.

НА НИЗКИМ ІДЭЙНЫМ УЗРОУНІ

Адной з асноўных умоў ліквідацыі сезоннасці ў партыйнай асвеце з'яўляецца поўнае сканчэнне праграмы школы і гурткоў і арганізацыя далейшых форм вучобы. У Пухавіцкім раёне гэта ўмова не выконваецца.

Гурток ралактыва вывучаў лезнізм. Не скончыўшы праграмы ўзяліся за вывучэнне паслявокабрыскага перыяду гісторыі ВКП(б). У саўгасе «Блонь» з'явіліся існавалі школы палітграматы для слабападытваных членаў і кандыдатаў партыі і для камсамольцаў. Праграму сваю школы кожнасць не прайшлі і на лета ўся «ста каровым чынам была перабудавана. Большасць школ і гурткоў з пачатку ўборачных работ спыніла заняткі па праграмах, спыніўшыся на тэме «Партыя ў перыяд ад лютага да снежня 1917 года».

Да гэтага часу не выпраўлен дэдушчаны фармалізм у камплектаванні некатарых школ і гурткоў, што, безумоўна, зніжае якасць вучобы. Гурток партактыва пры райкоме партыі ўкамлектаваў так што ў ім займаюцца кожніцы, якія вывучалі гісторыю партыі па праграме комсуза, і такіх кожніцы, як Леўчанка і інш., не маючы ніякай падрыхтоўкі па гісторыі партыі. У выні-

вай партсеткі, не маюць дастатковай прапагандыскай падрыхтоўкі. Ім патрэбна сістэматычная дапамога. Але вучоба прапагандыстаў не арганізавана.

Існуючыя 2 семінары за апошнія месяцы не збіраліся. Прапагандысты ў большай частцы прадстаўлены самі сабе.

Адсутнічае кантроль над работай прапагандыстаў. Парвiчныя партарганізацыі калі і займаюцца пытаннямі партасветы, то, галоўным чынам, арганізацыйнымі. Тое-ж і ў райкоме. Ніхто не правірае, як рыхтуюцца і праводзяць заняткі прапагандысты.

Адсутнасць кантролю і крытыкі часта прыводзіць да таго, што кіраўнікі лічаць свае веды дастатковымі і слаба працуюць над узвышэннем свайго ідэйнага ўзроўню, што часта прыводзіць да палітычнай безатказнасці. Кіраўнік гуртка па гісторыі партыі саўгаса «Блонь» тав. Васілеўскі гаворыць, што рэкамендуе слухачам творы Леніна. Але калі яго запыталі, што імяна ён рэкамендуе? к апошняй тэме, ён не змог адказаць. Кіраўнік гуртка па гісторыі ВКП(б) м. Пухавічы т. Леані не змог расказаць аб з'яўленні партыі Камюна і Зіноўева ў перыяд...

ПРОВАДЫ

— Дружка мой збірайся!
Мы паедзем сёння
Равням вераснёвым,
шляхам, ды прамым.
Не стаяць на месцы агнявыя коні,
Не спіхае песня ў сэрцы, у мамі!
— Мы паедзем хутка!
Нас чакаюць, дружка,
Арміі чырвовай
слаўныя рады...
Так яны спявалі —
восем хлопцоў дужых, —
Божны, як дубок той —
стройны, малоды.
Восем хлопцаў дужых
выязджала рана.
Увесь калгас праводзіў, ды сыноў сваіх
Нават дзед старэнькі выхадзіў на ганак
І шчасліва гэтак пазіраў на іх.
А дзяўчаты кветак многа ім прынеслі,
самых свежых кветак з поля і салоду.
Зачынаў гармонік радасныя песні
Пра жучыя юнацтва
і любоў...
Падыходзіў хлопец да дзяўчыны мілай,
ды такой прыгожай,
як ўвясну зара.
А яна паціху хлопцу гаварыла:
— Развітацца, родны, нам з табой пара!
Без цябе мне, часам, стане сумна
дужа,
Твой напеў любімы ўспомню я тады:
— Мы паедзем хутка!
Нас чакаюць, дружка,
Арміі чырвовай
слаўныя рады...
Гаварыла ціха,

а хлопец смуглявы
Палаваў ён косы і адкаваў ён:
— Я здабуду сёння
дарагое права
Баравіць праніцы, ды зямлі
маій!
Усміхніся ясна. Не журыся болей...
Можа быць, я буду ў неба узлятаць!
Самалёт мой можа,
загудзіць над полем,
дзе мая красуня
будзе жыта жаць.
Ты зірнеш угору, —
лэўва не пазнаеш!
— Шмат п'ютаў мае
наш вялікі край.
Гляну я на поле, —
сэрца заспявае, —
Зноў на нівах нашых
буйны ураджай!
Будзе дзень спаўты сонцам і спакоем.
Зноў ты звязаш многа залатых снапоў...
Вось за шчасце наша,
за жыццё такое
Я заўсёды
сілы ўсе адтаць гатоў...
... Не змаўкаў гармонік.
Шум стаў навокал
І напеў вясёлы ўсё мацней і рос...
Палыноў салодкі — стройны і высокі,
На дарогу хлопцам яблыкаў паднёс.
А дзяўчаты многа ім прынеслі ружаў,
На пялёстках ззяла чыстая раса...
Выязджалі рана
восем хлопцаў дужых —
Усяго калгаса
слава і краса.
Верасень 1935 г.

Калгасны майстар гармонікаў

За 60 верст ад чыгункі, у адным з самых глухіх куткоў рэспублікі, амаль пούтысячы селянскіх гаспадарак вёскі Неглюбкі, аб'ядналіся ў калгас. Назвалі яго «Хвалля». Упарта, часна там працуюць. Сытна жывуць.

Любіць калгаснікі музыку, песні, танцы. Гармонік — самы любімы інструмент. Але дастаць гармонік у акрузе цяжкавата. Ехаць трэба далёка, не інакш, як у Гомель, ды і там не заўсёды знойдзеш.

Калгаснае жыццё прабудзіла шмат здольнасцей у людзей, дала магчымасць развіваць свае таленты. Вось калгаснік Мельнікаў

Аклібін самавучкай дайшоў да высокакваліфікаванага майстра гармонікаў.

Яшчэ ў 1911 годзе, пабываючы ў майстра гармонікаў, азнаёміўшыся з яго работай. Мельнікаў у наступны раз сам пачынуў сваю двухрадкую. Паступова ён аўладаў гэтай справай. Але толькі калгасы адкрылі шырокія перспектывы, дала магчымасць Мельнікаву аддацца любімай справе. Заможным стала жыццё Павялічыўся попыт на гармонікі. І работу Мельнікава пачалі цаніць. Мельнікаў ужо выпускаў каля 50 інструментаў.

Зрабіць такі інструмент — не лёгкая справа, патрэбна вялікае

майстэрства, вопыт і дасканаласць у рабоце. І Аклібін Мельнікаў дабіўся гэтага. Самавучкай ён асвоіў драбейшыя тонкасці. І па гукі, і па аддзелцы яго гармонікі высокай якасці. Майстар дае поўную гарантыю не менш, як на пяць гадоў.


Ёсць у Мельнікава і труднасці. Нялёгка даставаць матэрыял, асабліва механічныя часткі. Але і тут дапамагае сякалка, умённе прыстасавана да справы тое, што ёсць. Майстар-самавучка паспяхова развівае свае здольнасці.

Б. ПАПОУ.
Калгас «Хвалля», Свяцілавіцкага раёна.

АРКЕСТР У КАЛГАСЕ

ЛЕЗНА. (Спец. нар. «Звядзь»). Чырвоны асоб у 140 падвод з ілюстрацыяй расцягнуўся амаль на кілометр па дарозе ў Лезну. Вясёлыя і радасныя твары ўдзельнікаў асоба, калгаснікаў Выдрэйскага сельсавета. Раздаюцца гукі духавога аркестра. Сёння ён суправаджае чырвоны асоб, а ўчора выступаў на калгаснай вечарынцы.

Аркестр — свой — калгасны. Ён складаецца з 7 радавых на-



Забяспечанне вады Італьянскай арміі, сканцэнтраванай ва ўсходняй Афрыцы, з'яўляецца для Італьянскага камандвання адным з самых вострых пытанняў. Усюды, дзе выніваюць адзінкі падземных крыніц, капаюцца мелодзежы. На здымку: Італьянскія салдаты мелодзежы мелодзеж каля Магадзішу ў Італьянскім Сомалі.

СПРОБНАЯ МАБІЛІЗАЦЫЯ У ІТАЛІІ

РЫМ. 2 кастрычніка. (БЕЛТА). У 15 гадзін 30 мін Рым агалося сучасна сэрэн, гудам званоў і барабанным боем. Гэтым дан сінгал к так званаму «надзвычайнаму збору ўсіх сіл фашысцкага рэжыму». Такі-ж збор адбыўся па ўсёй Італіі і ў італьянскіх калоніях. Усе радыёстанцыі Італіі загадзя аб'яўлены мабілізаванымі для транспаравання з Рыма гелеральнага збору.

ЛОНДАН. 2 кастрычніка. (Інф. «Известий»). Сёння ў 3 гадзіны 30 мінут усе радыёперадачы ў Італіі раптам былі прарваны. Гэта было зроблена для таго, каб нішто не перашкаджала трансляцыі паведамлення сабратама фашысцкай партыі аб тым, што сёння ўвечары назначана ўсеагульная спробная мабілізацыя ўсіх сіл фашысцкага рэжыму.

Каля 5 гадзін былі даны мабілізацыйныя сінгалы. Раздаўся

гарматны залп, ва ўсіх гарадах і паселішчах завялі фабрычныя сірэнны, загуд гудкі. Па гэтым сінгалу ўсе ваеннаабавязаныя спынілі работу і імкліва накіраваліся на прызыўныя пункты. Над некаторымі калонамі дэманстрантаў вісяць плакаты: «У нас 10 мільёнаў чалавек на выпадку, калі супроць нас будуць прыняты санкцыі». На сценах многіх ладмоў надпісы: «Фашысцкая Італія хоча весці сваю знешнюю палітыку, не пытаючы ні ў каго дазволу».

Што датычыць праслаўных 10 мільёнаў, то ў гэты дзень уваходзяць не толькі ваеннаабавязаныя, але і ўсе грамадскія арганізацыі аж да 8-гадовых скаўтаў. Сёнешняя спробная мабілізацыя папярэда на ўсе гэтыя катэгорыі.

Мусаліні з балкона палаца тэ. Венецыя звярнуўся з прамовай да ватоўпу, які сабраўся каля палаца.

ТРЫВОЖНЫ НАСТРОЙ У ЖЭНЕВЕ

ЖЭНЕВА. 2 кастрычніка. (БЕЛТА). Толькі што прэсе перадаана наступная тэлеграма негуса, адрасаваная Лізе нацыі:

«Паведамляем для ведама Савета і Вяцражаў — членаў Лігі нацыі што італьянскія войскі перайшлі абісіньскую граніцу з поўдня ад гары Муса-Алі, у правінцыі Асуса, на ўчастку паміж названай гарой і граніцай Абісініі і французскага Сомалі і абаснаваліся на абісіньскай тэрыторыі, падрыхтоўваючы базу для атакі ў шырокім маштабе. Блізасць гэтага раёна

да мора і лёгкасць доступу да яго праз тэрыторыю французскага Сомалі дазваляюць Савету Лігі нацыі або паслаць наглядальнікаў, або атрымаць ад адміністрацыі французскага Сомалі падпарадкаваны факта італьянскага ўварвання на абісіньскую тэрыторыю».

Паведамленне абісіньскага ўрада супала з аб'яўленнем ўсеагульнай грамадзянскай мабілізацыі ў Італіі. Усё гэта, разумеюцца, толькі прыбавіла трывогі і ў без таго напружаную атмасферу Жэневы.

З'ЕЗД ЛЕЙБ РЫСІК І ПАРТЫІ ПАТРАБУЕ ПРЫМА'ЕННЯ С'НІЦЬІЙ

БРАЙТОН 2 кастрычніка 1935 г.

УВАГА ДЗЕНЯМ

(Пісьмо мацеры)

Дражня наладжана абслугоўванне дзяцей у мястэчку Берэзіно. Дзіцячай кансультацыі зусім няма. Кабінет дзіцячага ўрача служыць адначасова і кабінетам па ўнутраных хваробах.

Амбулаторыя знаходзіцца на самай ускраіне мястэчка за два кілометры ад цэнтра, і дабрацца туды з дзіцём для мацеры вельмі трудна.

Чакаць прыёму патрэбна ў агульным брудным карыдоры, дзе маці рызыкуе заразіць сваё дзіця.

Не лепш і з дзіцячым садамі. Харчаванне вельмі аднастайнае — макароны, умывальнік яма, замест яго стаіць іржавая таханка, у якой дзеці мыюцца па некалькіх хвілін адразу «чыстых» дзяцей зусім не мыюць.

Да работы дзіцячага саду бацькі не прыцягваюцца.

Ф. І. НАСЦЕЦЕР.

„КЛОПАТЫ“ АБ МАЛАДЫХ

КАДРАХ

(Пісьмо шофераў)

З аршанскай школы шофераў у барысаўскі дэспрамгас прыслалі нас 10 маладых шофераў. Але, не гледзячы на тое, што адатрабаванне на нас было паслана два месяцы назад, тэрыторыя дэспрамгаса не падрыхтавала нам кватэры. Нас змясцілі ў маленькай з павыбаванымі шыбамі хатцы Абсталаванна ніякага не далі. Нават не было ложкаў, і мы былі вымушаны спаць на падлозе 5 дзён, пакуль не зрабілі сабе тапчановы.

Дырэктар дэспрамгаса тав. Шульгін абяцаў набыць для нас меблы і нават усталяваць радыё і акумулятараў. Але гэтыя абяцанкі ўжо прычунца з 15 жніўня. А мы ж жылі ў цёмнай хатцы з дзіравай падлогай і без электрычнасці, так і жылі.

Цікава, ці чытаў Шульгін пра новы тав. Сталіна аб кадрах і ці думае ён ажыццявіць не на справе?

ШАЦЯНКОУ і інш. (Усяго 9 подпісаў).

ЗЛАЧЫННАЯ НЯДБАЙ АСЦЬ

(Пісьмо загадчыка райземадзела).

Калгасу «Чырвоная Бярэзіна» (Багочэўскі раён) для конегалоўчай фермы неабходна было набыць жарабца-вытворніка. Па гэтай пытанню звярнуліся ў конекіраўніцтва Наркамзема БССР, адкуль атрымалі адказ:

ЗНАЙШЛІ СВАЮ РАДЗІМУ

БАЛІНБАВІЧЫ. (Кар. «Звязды»). На паляны, акружаны высокім і густым борама, ніхто не парушаў спакою.

Раптам сюды з сякерамі і піламі з'явіліся людзі. Лес застагнаў, затрашчаў.

Паляны ператварылася ў цэнтр новага ляснойскага калгаса. Вырас вялікі жылы дом 8 працоўных ляснойскага сем'яў з мястэчка Каліннавічы пастанавілі перасяліцца ва ўрочышча Лядыжы, дзе арганізавалі сельскагаспадарчую арцель «Октябрь».

Вясною 1930 года пачалася ўпартая работа па асваенню новых зямель. Дзень і ноч выкарчоўвалі пні, апрацоўвалі зямлю і засявалі яе прасам. Кожны гектар абноўленай зямлі забудоўваўся ўпартай работай працоўных ляснойскага. Год за годам калгасная зямля ўквітнілася ў неасвоеннае ляда. Зараз яна ўжо вымерваецца 166 гектарамі дзе замест лесу расце высокае залацістае жыта, кудравы лён.

На паляны выраслі дзесяткі новых жылых дамоў школа дзіцячыя яслі гумы кароўнік і шмат іншых памяшканняў. Зараз у калгасе 46 гаспадарак 3 нацыянальнага ён ператварыўся ў інтэрнацыянальна.

Дзяржаўным актам ўся абноўленая зямля ў колькасці 166 гектараў зараз перададзена калгасу на вечнае карыстанне.

ВЫКАНАЛІ БУЛЬБАПАСТАУКУ

ЖУРАВІЧЫ Калгас «Новы свет», В-Зімніцкага сельсовета, першым у раёне выканаў бульбапастаўку. Здаўшы дзяржаве 120 тон лепшай адборнай бульбы якая дастаўлялася непасрэдна з поля. На ўборцы бульбы ўведзена ільвідуальная зялёнычна. Тут жа на полі яна сартуецца на 4 сарты. За якасцю ўборкі сочыць інспектар стары Дарафееў.

Скончыў бульбапастаўку і другі буйнейшы калгас «Далёкі Усход», Рэцянскага сельсовета. На пункт здана 143 тоны бульбы.

Н. ВАЛЬКЕВІЧ.

3 18 верасня калгасы Бярэзінскага раёна пачалі ўборку бульбы выбарчым парадкам. З 24 верасня пачалася масавая ўборка бульбы. Рад сельсоветаў, як Перавоеўскі, Беланскі, Сялібскі і іншыя ўжо ўбралі 65-70 проц. бульбы.

Паход імя тав. ГІКАЛО за лён

КРЫЎДЗЯЦЬ УДАРНИКАУ

МЕКАВА. (Спец. кар. «Звязды»). Добра ўрадзіў сёлета лён у калгасе «Чырвоны пунілавец». Віраўлянскага сельсовета. На мінімальнах падліках, калгас меў магчымасць атрымаць за сваю ільнопрадукцыю звыш 70 тыс. руб. Але пры адной умове — пры штодзённай несупыннай сапраўды большэвіцкай барацьбе за гэта багадце. Віраўнікі-ж калгаса забылі пра гэту ісціну. У іх проста атрымалася галавакружэнне ад палярэдніх поспеў.

Калгас добра правёў сяўбу, прадоўку, перабленне і абмалот. Таму старшыня праўлення Лаўрына і яго намеснік па ільну Іваноўскі рашылі, што далей справа пойдзе сама сабой і асабліва непакоіцца нечага. Кантроль і кіраўніцтва гэтым адказнейшым участкам былі аслаблены.

Расціл траты правілі без напярэдняга сартавання. На спелішчах яе не пераварачвалі. З расаславых 147 гектараў траты падняты толькі 30. На 35 гектарах траты даўно пералежала і траты сваю якасць.

Сартаванню ільну тут не надаюць ніякай увагі. У адным і тым жа снапу можна знайсці траты 1,25 і 1,75 нумароў, рознага колеру і таўшчыні.

Выключна нізкая якасць сарта-

вання з'яўляецца рэзультатам няправільнай аплаты працы калгасніц. Тут уведзена кулацкая ўраўнілаўка. За сартаванне 200 пучкоў любой вагі калгасніцы залічваюць два прапалні. Пры правярцы аказалася, што адзін пучок важыць кілограм 585 грамаў, а другі — 945 грамаў. Зразумела, што ад такой «здэальшчыны» выйгравае толькі лодыр, ілжэударнік які сартуе лён маленькімі пучкамі. Сапраўдных ударніц тут крыўдзяць. Яны даюць пучкі нармальнай вагі і ўсёроўна атрымліваюць па два прапалні.

У калгасе ёсць 100 прапаздольных жанчын, але кожны дзень на ільне прадуе не больш 20.

З 570 цэнтнераў траты дзяржаве здана толькі 200. Ручную апрацоўку ільну ў калгасе не пачыналі. Тут ёсць дзве шасціпарвальныя мялі, адна трохвальная, дры тратальныя машыны Гарлачова — адна з іх новай канструкцыі. Але ўсе гэтыя машыны яшчэ не ўстаноўлены. Мільна-сушыльныя пунты не забяспечаны дрывамі.

Вось да чаго прывяла злачынная бестурботнасць кіраўнікоў калгаса, іх спалзяванне на самацёк.

А. ЗАРУБЕЖНЫ, Г. БАГДАНАУ.

КАРМОВЫ ФОНД КАЛГАСА „ПАЛІТАДЗЕЛЕЦ“

БАБРУСК. (Кар. «Звязды»). Жывёлагадоўля ў калгасе «Палітадзелец» з'яўляецца вядучай галіной гаспадаркі. 265 гадоў буйнай рагатай жывёлы, 11 штук конскага пагалоўя, 55 свіней — такое стада мае «Палітадзелец».

У бягучым годзе калгас перавыканаў планы гадоўлі маладняка. На канюшным пасьбішчы пасуцца 72 сёлетніх цялят, якія па сваёму выглядзе падобны на леташніх падцёлкаў. Па пасьбішчу гуляюць 24 гарэзлівых жарабят па двару бегваюць жывыя іршыскія парасяты.

Калгас на 100 проц. захаваў прышод цялят і парасят. Ад сваіх кабыл атрымана 16 жарабят — у два разы больш дзяржаўнага плана. Але калгас гэтым не задавоўся, прыкупіўшы яшчэ 8 штук.

За тыдзень работы брыгада назбірала 100 тон рознай зялён і заклала ў сіласнай вежы.

Зараз, напярэдадні зімы, калгас прымае розныя захавы, каб акарыстаць усе малейшыя магчымасці

для такога вялікага стада патрэбна адпаведная кармовая база. Таму «Палітадзелец», павялічваючы стада жывёлы, клопаціцца аб тым, каб яно мела сытую зімоўку.

Больш за ўсё патрабавалася на маганняў для стварэння моцнай кармовай базы малочнай ферме, якая адгрывае вялікую ролю ў жывёлагадоўлі калгаса. Старшыня калгаса таварыш Гуліда і загадчык МТБФ таварыш Аўрамчык Павел яшчэ з вясны думалі аб гэтым. Пасля вясновай сяўбы яны стварылі спецыяльную брыгаду па ранняму сіласаванню. Брыгадай кіраваў Аўрамчык.

За тыдзень работы брыгада назбірала 100 тон рознай зялён і заклала ў сіласнай вежы.

Зараз, напярэдадні зімы, калгас прымае розныя захавы, каб акарыстаць усе малейшыя магчымасці

КРЫНІЦА НАШАІ ЗАМОЖНАСЦІ

Намеснікам старшыні калгаса па ільну я прадую чацвёрты год. Наш лён заўсёды быў лепшым у раёне. Не было такога выпадку, каб калгас даў валакно ніжэй 14 нумара.

Летась за зданую ільнопрадукцыю мяне прэміравалі грашыма і пунёўкай у дом адпачынку.

Сёлета лён у нас урадзіў яшчэ лепш мінулагадзята. Мы своечасова і добра даглядаем за ім, і лён стаў сапраўднай крыніцай нашай заможнасці. Таму клопаты аб ільну, як вядучай культуры, стаяць у цэнтры ўвагі кожнага калгасніка.

Пачынаючы з самай зімы, у нас затрачана на апрацоўку глебы пад лён, сяўбу, праполку і перабленне 859 прапалэў. На апрацоўку і злачу ільну дзяржаве затрацілі яшчэ 529 прапалэў.

Калгаснікі падлічылі, што здаўшы лён дзяржаве 12 нумарам, мы атрымаем 6.326 руб., што адзін ільняны дзень даць 4 руб. 70 кап. Але гэта меркаванне ў нас пераўзыхвае. Мы здаем лён не 12 нумарам, а 16. І наш ільняны прапалэў такім чынам вырастае да 6 рублёў.

АБАКУМ НАСЕЧАНКА. (Калгас «Астроўшчына», Сенненскага раёна).

АБ РАБОЦЕ ПРАМЫСЛОВАСЦІ БУДМАТЭРЫ ЛАУ І ПРАВЯД. ЕННІ БУДАЎНІЧЫХ РАБОТ НА ПРАЦЯГУ УСЯГО ГОДА

Пастанова Савета Народных Камісараў БССР

У мэтах павелічэння агульнай масы вырабляемых у БССР будматэрыялаў (цэгла, чараніца, вапна і інш.), а таксама для далейшага паскарэння тэмпаў будаўнічых работ, павелічэння эфектыўнасці правадзімых капіталаўкладанняў, паскарэння ўводу ў эксплуатацыю будуючыхся аб'ектаў і для больш паспяховага стварэння пастаянных кадраў рабочых будаўнічых прамысловасці, Савет Народных Камісараў БССР пастанавіў:

1. Устанавіць, што будаўніцтвам у 1935 г., так і ў далейшым павінна весіцца не толькі на працягу звычайнага будаўнічага сезона, а працягваюцца больш год на ўсіх аб'ектах будаўніцтва.

2. Устанавіць, што прапрымствы, якія вырабляюць будаўнічыя матэрыялы (цэгла, вапна, чараніца і інш.), павінны працаваць і вытворча прадуцьцю на працягу ўсяго года.

Прапанаваць НКМясцовай прамысловасці, Белкаапрамсовету, горсоветам, акружным і раённым выканаўчым камітэтам, у веданні якіх ёсць прапрымствы, якія вырабляюць будаўнічыя матэрыялы, распрацаваць і правесці зарэз-жа мерапрыемствы па забеспячэнню ў IV квартале 1935 г. круглагадовай работай падпарадкаваных ім прамысловых прапрымстваў па вырабу будматэрыялаў.

3. Прапанаваць НКМясцовай прамысловасці, НККомунальнай гаспадаркі, Менскаму горсовету і іншым установам і арганізацыям на працягу дэкады ўстанавіць падатковы план работ па падпарадкаваных ім будаўнічых прэстах і пабудовах на перыяд да 1 студзеня 1936 г.; вызначыць для правядзення гэтых работ пастаянным рабочым і тэхнічным персанал і забеспячыць пастаяннымі кадрамі рабочых жыллём і культурна-бытавым абслугоўваннем.

4. Прапанаваць НКМясцовай прамысловасці, НККомунальнай гаспадаркі, Менскаму горсовету і іншым установам і арганізацыям не пазней 5 кастрычніка падць прац Дзяржплана на задзяржэнне СНК дадатковы план па вырабу і

працы па будаўнічых арганізацыях на 1935 г. і арыентыроўачны план на I квартал 1936 г., і ў гэты-ж тэрмін прадставіць свае прапановы аб аб'ёме неабходных сродкаў для забеспячэння жыллём рабочых будаўнічых прамысловасці і падрыхтоўкі масавых кадраў.

5. Абавязваць дырэктароў Белпрамбудоўтраста, Белкомунбудоўтраста і Менбудоўтраста, побач з падрыхтоўкай і перападрыхтоўкай масавых кадраў пастаянных будаўнічых работых, распрацаваць і правесці адпаведныя мерапрыемствы па лепшай арганізацыі працы, асваенні механізмаў, уздыму якасці і тэмпаў будаўніцтва.

6. Абавязваць НККомунальнай гаспадаркі на працягу 15 дзён выдаць інструкцыю аб правядзенні будаўнічых работ на працягу ўсяго года. У інструкцыі павінны быць дадзены тэхнічныя ўказанні аб парадку правядзення будаўнічых работ ва ўмовах несезоннага будаўнічага перыяда.

7. Даручыць усім будаўнічым арганізацыям перагледзець сістэму арганізацыі работ на будаўнічых пляцоўках з тым, каб не загрузжалі тэрыторыі матэрыяламі, арганізуючы падвоі іх перасортна ў працэсе работ.

8. Прапанаваць будаўнічым арганізацыям арганізаваць і аднавіць падсобныя прапрымствы па вырабу падсобных будаўнічых пэталей (блокі, дзверы, рамы, ступені і т. д.).

9. Абавязваць гаспадарніцаў, якія заключваюць дагаворы з будаўнічымі арганізацыямі і кіраўнікоў будаўнічых арганізацый абавязкова прапундаваць у дагаворах па будаўніцтву графік і прапрымствы календарныя тэрміны выкалення будаўнічых работ з устанавленнем матэрыяльнай адказнасці як закладчыка, так і падрацкаўца за паршэнне дагавору.

Нам, старшын Савета Народных Камісараў БССР

А. СААКЯН.

Кіраўнік спраў Савета Народных Камісараў БССР

І. ЛУК'ЯНЧЫК.

2 кастрычніка 1935 г.

ЯШЧЭ РАЗ АБ АСІНТОРФЕ

Ужо сядзім-два, а ў брыгадзе Луставай дэбная норма па штабелёўцы торфу далёка не выкавана. Не хапае карэін, хадавых дошак, пінуроў. А штабелі вышлі непрыглытныя — крывыя, вось-вось

лачка Мамніва добра востае коўніст, пачальнік участка Гарнашэвіч, які ўлічыў мер не прымае. Характэрна, што на Мамніва ў заводскую шматтыражку «За торф» паступіла каля 50 старг ад

(вагомальскі раён) для конегадючай фермы неабходна было набыць жарабца-вытворніка. Па гэтай пытанню звярнуліся ў конекіраўніцтва Наркамзема БССР, адкуль атрымалі адказ:

«Перавядзіце 5.200 руб. на наш рахунак і прыязджайце за жарабцом».

Калгас адразу-ж перавёў грошы і адначасова паслаў за жарабцом. Гэта было 5 лютага г. г.

Аднак, жарабец аказаўся сляпы на абодва вока, гарбаты, з перабітымі хрыбтом і стары (17 год). Калгас, вядома, ад такога «вытворніка» адмовіўся і праціў вярнуць назад грошы.

Але ні пісьмы калгаса, ні мае гутаркі з кіраўнікамі сектароў Наркамзема—т. Грыневічам, Тамаркіным, Сакрыцкім, Жукам — ні асабістае наведванне НКЗВ старшынёй райвыканкома тав. Шэмпелем, ні заява на імя пракурора рэспублікі — нішто не дапамагло Грошы і дагэтуль калгасу не пераведзены.

ДАУГУЛЕВІЧ.

АСТРАГЛЯДСКІЯ „МУЛРАЦЫ“

(Пісьмо піонера)

Рабочыя соўгаса «Астрагледы», Брагінскага раёна, па 3—4 месяцы не атрымліваюць заробковай платы. Замест грошай у кваторы выпісваюць рабочым «авансы», які выражаецца ў выглядзе квітка на атрыманне некалькіх кіло хлеба.

Калі аднаго разу з райвыканкома было прапанавана разлучыцца з рабочымі, то дырэктар соўгаса, пад выглядам разліку даў па 5—10 р. Пасля зноў пайшло па-старому—квіты-«авансы».

КАНАНОК.

АД РЭДАКЦЫІ. Гэта пісьмо намі было накіравана на расследаванне ў Брагінскі райвыканком. Старшыня тав. Хілімонаў пацвердаў правільнасць указаных фактаў т. Кананком і павадамі, што дырэктар соўгаса прыцягваецца да адназначнаці. Але Гомельскі трэст не звяртае ніякай увагі на адварученне соўгаса. Да гэтага часу трэст не адпусціў крэдытаў на еллету працы, пільнаццю запазычанасці, а таксама для рамонту кватэр рабочым. На патрабаванні райвыканкома трэст неват на адказаў.

«Звязда» звяртае ўвагу ўпаўнаважаных НК Соўгасаў па БССР на неабходнасць прыняцця тэрміновых мер.

скага раёна пачалі ўборку бульбы выбарачным парадкам. З 24 верасня пачалася масавая ўборка бульбы. Рад сельсоветаў, як Перавожскі, Белічанскі, Сялібскі і іншыя ўжо ўбралі 65—70 проц. бульбы. Дзяржаве калгасы адпраўляюць бульбу непасрэдна з поля. На 27 верасня па раёну ў лік бульбапаставак паступіла тысяча тон добра якаснай бульбы. Перадавыя калгасы ўжо выканалі гадавы план абавязковых бульбапаставак. Калгас імя 17 партызёва поўнаццю раалічыўся з дзяржавай, здаўшы 540 цэнтнераў; калгас імя Гікало — 410 цэнтнераў.

І. ЛЕСКАВЕЦ.

ПАД ДЫКТОЎКУ КЛАСАВАГА ВІРАГА

СМАЛЯВІЧЫ. Перадавыя калгасы прадаюць лішкі хлеба дзяржаве. Калгас «Культура» прадаў дзяржаве 20,5 тоны зярна і падаў заяўку на аўтамашыну. Калгас імя «Сталіна» прадаў 17 тон, калгас «Зара» — 15 тон.

У веатарыях калгасаў раёна пры продажы хлебных лішкаў дзяржаве падушваюць статут сельскагаспадарчай арцелі. Напрыклад, праўленне калгаса «Прагрэс», Амелянаўскага сельсовета, без ведама агульнага схода калгаснікаў адлічыла па 300 грам збожжжа з кожнага прададзена для продажу.

П. КАВАЛЕЎ.

АД РЭДАКЦЫІ. Усвядомішы выгаднасць продажу хлеба дзяржаве, калгаснікі з вялікай ахвотай прадаюць свае лішкі кааперацыі і набываюць аўтамашыны, мэблю, вопратку і інш.

Гэта падвядзюць штотдзеньна паступаючыя ў рэдакцыю шматлікія пісьмы з розных раёнаў і калгасаў БССР.

Сігнал з калгаса «Прагрэс», Смалевіцкага раёна, аб адлічэнні з калгаснага прададзена па 300 грам збожжжа для продажу дзяржаве без ведама калгаснікаў гаворыць аб тым, што тут сталі на шлях адкрытага парушэння сталінскага статута сельскагаспадарчай арцелі.

Вішоўныя ў парушэнні дырэктары партыі і ўрада па гэтай пытанню павінны быць прыцягнуты да адказнасці.



Перадача акта на вечнае карыстанне зямлёй у калгасе імя К. Варашылава, Гомельскага раёна. Акт уручае старшыня горсовета т. Малашонек (злева) старшыні калгаса т. Сароніну (справа). Фото СОРКІНА.

ВЯЛІКАЯ РАДАСЦЬ

У калгасе імя Кліма Варашылава свята Агульнакалгасны двор упрыгожан лозунгамі і велізарнымі партрэтамі правадыроў, дамы калгаснікаў — сцягамі.

Сёння калгас першым у Гомельскім раёне атрымлівае зямлю на вечна. Дзяржаўны акт замацоўвае за калгасам назаўсёды 958,29 гектараў ворыва, сенажаці і іншых угоддзяў.

Калі калгас арганізаваўся ў 1931 годзе, у ім былі ўсяго 23 гаспадаркі. Зараз 187 гаспадарак ёсць Галавінцы калектывізаваны поўнаццю.

У барацьбе з кулаком і падкулчнікамі калгас пашыраўся і мацней. Сёлетні год з'яўляецца для калгаса рэкордным. Вялікая служба была праведзена свечасова і добра якасна. Добра была праведзена ўборка. Далгармінова закончаны пастаўкі хлеба і бульбы. Дзяржаве прададзена 7 тон хлеба. Своечасова засеяны азимы на плошчы ў 120 гектараў.

На імени паказальным з'яўляецца будаўніцтва ў калгасе. За гэ-

ты год пабудаван свіран змяшчальнасцю ў 250 тон збожжжа, гумно, павець для інвентару птушнік, вазавыя вагі, пажарнае дэпо, калгасная канцэлярная і дзіцячыя яслі. Будуецца другая ка-

Расце культура ў калгасе. Свой дырুলнік Міхаіл Фамічоў працуе ў калгаснай дырুলні. Пачынаюць будаваць лазню.

Узнімаецца вага калгаснага працадзья. Калі ў мінулым годзе на працадзень прыпадала два кілаграмы збожжавых і 8 кілаграмаў бульбы, то сёлета будзе да 2½ кілаграма збожжавых, 10 кілаграмаў бульбы, звыш 6 кілаграмаў гародніх культур і 1 руб. 50 кап. грашымма. Заможнае жыццё ў калгасе — з'ява сёнешняга дня.

Перадаючы калгасу акт на вечнае карыстанне зямлёй, старшыня Гомельскага горсовета тав. Малашонек вітаў калгаснікаў і выраіў упэўненасць, што к будучаму году яны лабюцца яшчэ большых поспехаў ва ўдзеле калгаснай вытворчасці. Калгаснікаў віталі са-

кратар гаркома партыі тав. Клімчук, ад імя шэфару — работніца фабрыкі «Везувій» тав. Швелева, пілот тав. Пімін, прадстаўнікі суседніх калгасаў.

Выступішыя на мітынгу калгаснікі гарача зыкавалі партыі і савецкай ўладзе, таварышу Сталіну за радаснае і заможнае жыццё.

— Раней кожны з нас, — сказаў калгаснік Казлоў, — меў зямлі толькі, каб сесці па яе. Сьвідзе курыца з явара — і ўжо на чужой зямлі. Зараз у калгасе мы ўсе разам маем на вечна цэлых тысяч гектараў. Усё гэта далі нам партыя і наш дарогі таварыш Сталін.

— Вялікая радасць сёння ў кожнага з нас, — заявіла калгасніца Барысава.

Сход паслаў прывітанні Пятрыльваму Камітэту ВКП(б) таварышу Сталіну, тав. Варашылаву і тав. Гікало.

Доўга, да вечара весялілася калгасная моладзь. Граў шэфскі аркестр. Быў наладжан таварыскі абед.

Міх. РАБІНОВІЧ.

Ужо спявае, а ў брытаме Луставай дэбная норма па штабелюцы торфу далёка не выканана. Не хапае карэін, хадавых дошак, шнуроў. А штабелі вылілі непрыглядныя — крывыя, вось-вось разваліцца. Неадвольныя прышлі тарфяніцы в работы. А ў інтэрнале цёмна, брудна, не хапае табурэтак, няма бака для вады, чайніка, кружкі. Ні газет, ні шапак, няма чым заняць вольны час.

Брыгада Луставай — не выключэнне на Асінторфе. У такім жа становішчы знаходзяцца дзесці брыгады. Пасля ад'езду з завада тарфянікаў усе лозкі, коўдры і іншыя пасцельныя прылады былі званы чамусьлі на склад, у той час як вялікая колькасць тарфяніц вяліцца на паламаных, брудных тапчанах, сляць у вопратцы, бо ім не выданы коўдры (брыгада Духнавай).

Камендантам вядучага участка, дзе працуе каля 20 брыгад тарфяніц, з'яўляецца нейкі Мамнёў. Няма тарфянікаў і тарфяніц пакінулі завод па віне гэтага каменданта. З метаў выклікаць неадвольнае рабочых і сарваць выкананне плана, Мамнёў пазбаўляў іх кіпціцу, святла, сушылак і апау.

Брыгада Маркоўскага не раз сядзела ў цёмным бараку. Рабочыя не мелі магчымасці высушыць вопратку. У цёмным бараку жыць тарфяніцы з брыгад Духнавай, Луставай, Збурджынскай і іншых.

Лепшая брыгада на заводзе — Збурджынскай 4 разы перакітвалася Мамнёвым з барака ў барак, з аднаго пасёлка на другі, без усякай мэты. За 4 месяцы толькі два разы мянялася пасцельная бялізна гэтай брыгады. Калі работніцы Савіцкая, Шапкова звярнуліся да Мамнёва даць ім саломы для перабіўкі матрацаў, выдаць замок для дзвярэй, завясеці для вокнаў, то камендант накінуўся на іх, абазваў іх пахабымі словамі і выпчаў. Не раз плакалі работніцы брыгад Бацялавай і Арловай ад «ласкавых» слоў і здзекаў каменданта.

На трэцім пасёлку рабочыя пазбаўлены кіпціцу. Кубавая патрабуе рамонт, але гэта нікога не турбуе. Замест забеспячэння падвозі дроў для кубавых і інтэрнатаў Мамнёў раз язджае на заводскіх машынах да свайго ўласнага будаўніцтва, возіць сена для свайго жыцця. Між іншым, малочы два ўласныя дамы, ён на тэрыторыі заводу будзе сабе трэцю хату.

Аб шкоднай дзейнасці падку-

лачыка Мамнёва добра ведае кожны, начальнік участка Гарнашвіч, які ніякіх мер не прымае.

Характэрна, што на Мамнёва ў заводскую шматтыражку «За торф» паступіла каля 50 скарг ад тарфянікаў і тарфяніц першага участка. Аб ім ужо не раз пісалі ў газете, але ўсякі раз ён знаходзіў сабе абаронцаў з адміністрацыі участка і заводу.

Старшыня тарфкома Беленькі не бывае на заводзе; ён раз'язджае па камандыроўках. Пагоршылася і грамадскае харчаванне. У сталовай № 6 рабочыя часта астаюцца без абеду, або ў лепшым выпадку прыходзіцца чакаць па тры гадзіны, пакуль згатуецца абед.

Кіраўнікі участкаў (Гарнашвіч, Пятроў) аператыўна не кіруюць работай і не рэагуюць на дзiesiąці агіднасцей, якія туюцца ў брыгадах. Дзiesiąцік Зайцава Ліда зусім не наведвае свайго брыгады, расхаджае па пасёлку і разлагае работу брыгад. Брыгадзію Бацялава часта робіць прагулы, а дзiesiąцік Зайцава запісвае ёй гэтыя дні як рабочыя.

Як толькі з'яўляюцца на гарызонце хмары, Духнова цягне сваю брыгаду ў інтэрнат. Рад брыгадзіраў праседжае са сваімі брыгадамі пэлымі гадзінамі ў чакальні сошца. Якась работы па сушыцы і ўборцы торфу вельмі нікая. Брыгады Зайцавай, Бацялавай, Мядведскай, Шылоўскай, Нарчук і іншых незнаёмы з тэхнічнымі правіламі работы. Штабелі ўкладваюцца няроўна, без патрэбнай колькасці прадушпы.

Алекуль і вылілі: з 28 брыгад на заводзе план выконваюць толькі 12. Асінторф здабыў у гэтым сезоне каля 170 тыс. тон торфу, у тым ліку 130 тыс. тон машына-фармавацкага. Між тым на 20 верасня запісана ўсяго 72 проц. плана. У працэсных аператыях знаходзіцца каля 28 проц. здабытага торфу.

Яшчэ ў чэрвені ў артыкуле «Чаму адстае Асінторф» «Звязда» пісала: «Прычыны адставання Асінторфа крыюцца ў сістэме работы, у метадах кіраўніцтва, у адвоніках да матэрыяльна-бытавых умоў рабочых тарфянікаў».

Аднак, кіраўніцтва заводу, яе відцаць, ніякіх вывадаў не зрабіла ў свайго практычнай работе. Агідныя адносіны да жыцця людзей, здзекі над работнікамі-тарфянікамі прадаўжаюцца і зараз. Агіднасці райком КП(б) павяно сур'ёзна заняцца Асінторфам.

ФРУМІН.

ПА ФАБРЫКАХ
І ЗАВОДАХ

РЭКАНСТРУКЦЫЯ
КАРТОННАЙ
ФАБРЫКІ.

Рагачоўская картонная фабрыка імя тав. Сталіна да гэтага часу вырабляла поўфабрыкаты. Гатовы картон фабрыка не выпускала. Дзякуючы рэканструкцыі фабрыкі, якая праведзена ў гэтым годзе, яна будзе выпускаць гатовы картон. Рэканструкцыя фабрыкі абышлася ў 60.000 руб.

НОВАЯ ЭЛЕКТРАСТАНЦЫЯ.

У Чашніках пачынаецца будаўніцтва вялікай электрастанцыі. Станцыя будзе абслугоўваць прамысловасць, а таксама мястэчка Чашнікі.

Магутнасць станцыі вызначана ў 16 тыс. кіловат; кошт пабудовы — паўтара мільёна рублёў.

ПРАЕКТАВАННЕ НОВЫХ
ПРАДПРЫЕМСТВАУ

Наркаммацпром адпусціў на чацверты квартал 30 тыс. руб. на праектаванне ў Менску новай шчотачнай фабрыкі. У 1936 годзе пачаўца падрыхтоўчыя работы да будаўніцтва. Фабрыка будзе абсталявана на апошняму слову тэхнікі.

Безметалатрост адпусціў 100 тыс. руб. на праектаванне ў Менску новага вагавога завода.

НОВЫ ЦЭХ НА ЗАВОДзе
ІМЯ МЯСНІКОВА.

Новы кацельны цэх будзецца на вагонарамонтным заводзе імя Мяснікова (Менск). Будаўніцтва новага корпусу заканчваецца да XVIII гадавіны Окцябрскай рэвалюцыі. Абсталяванне для цэха выконвае Ленінградская кантора «Парострой».

У новым цэху будуць устаноўлены тры паравыя катлы з плошчай нагрэву кожнага ў 105 кубаметраў.

КРУГЛАГАДАВАЯ РАБОТА НА
ЦАГЕЛЬНЫХ ЗАВОДАХ.

Да мінулага года цагельныя заводы БССР працавалі сезонна. У неспрыяльныя месяцы для сушкі цэгла работа на заводах спынялася. У мінулым годзе ўпершыню пачалі прымяняць на цагельных заводах так званыя штучныя оушнікі, якія даюць магчымасць сушыць цэглу бесперапынна.

ПРАПРАЦОУКА
ДАКЛАДА
ТАВ. БЕРЫЯ

БАРЫСАУ, 3 кастрычніка. (Кар. «Звязды»). У гуртках партыйнага актыва і на занятках семінара гарадскіх і вясковых прапагандыстаў пачата прапрацоўка даклада т. Берыя «Да пытання аб гісторыі большавіцкіх арганізацый у Закаўказзі».

На пастаяннае бюро раённага камітэта партыі. Доклад т. Берыя будзе прапрацаваны ва ўсіх звеннях партыйнай асветы.

Прыўтанне п сьменніку
ОСТРОУСКАМУ

Студэнты комсамольскіх курсаў Комуністычнага інстытута журналістыкі імя Кірава ўчора звярнуліся з прывітаннем да п'яменніка Остроўскага, якога ўрад СССР узнагародзіў ордэнам Леніна.

Тэхнічныя габ'еты
і кансультацыі

На буйнейшых прадпрыемствах БССР (заводы імя Варашылава і Кірава, фабрыкі «Окцябр», «Сцяг індустрыялізацыі», шаўковага, гомельскага камбінат «Спартак», Новабеліцкі камбінат імя Гікало, Бабруйскага лесакамбінат) адкрываюцца ў хуткім часе пастаянна дзейнічаючыя тэхнічныя кансультацыі для вынаходцаў і кабінеты-выстаўкі вынаходстваў.

Цэнтральны савет таварыства вынаходцаў БССР адпусціў 8 тыс. руб. для арганізацыі гэтых кабінетаў і кансультацый. У Менску тэхнічная кансультацыя ўжо арганізавана на заводзе імя Варашылава.

КАУЧУКАНОСЫ
НА ПАЛЕССІ

МАЗЫР, 3 кастрычніка. (Кар. «Звязды»). У лесах Махадаўскай дачы леспрамгаса знойдзены рэджыя ў БССР экзэмпляры дрэў — «берасклет-баралаўчаты» і «борасклет-еўрапейскі», якія з'яўляюцца каучуканоснымі. Растуць гэтыя дрэвы ў лесе невялікімі кустамі, вышыня іх дасягае не больш 2—3 метраў, таўпчыня — 2—3 сят. Для лепшай аховы каучуканосаў ад паломкі і вырубкі, Махадаўскага лесаўчастак абазначыў іх спецыяльнымі табліцамі.

Для развіцця і вырошчвання гэтай культуры лесаўчастак закладвае спецыяльны сітомнік. Насенне для сітомніка збіраецца са знойдзеных каучуканосаў. Леспрамгас ужо мае каля 300 грам насення.

Вывучэнне ўльтра-кароткіх хваляў

У сярэдзіне гэтага года ва ўноў пабудаваным лабараторным корпусе новага дома Беларускай акадэміі навук пераехаў фізіка-матэматычны інстытут. У таго часу фактычна і разгарнулася шырокая навуковая работа маладога інстытута.

Над чым зараз працуе інстытут?

У галіне фізікі вядучай тэмай інстытута з'яўляецца вывучэнне ўласцівасцей ультра-кароткіх хваляў. Гэта работа, паміма свайго тэарэтычнага значэння, мае вялікае практычнае прымяненне. З дапамогай ультра-кароткіх хваляў, напрыклад, можна знішчаць свірных школьнікаў. Збожжа прычынаюць праз ультракароткіх хваляў генератар, ад чаго школьнікі гінуць. Генератар таксама прымяняецца для

хуткай сушкі каштоўных парод дрэва (важна для самалётабудавніцтва). Ультра-кароткія хвалі прымяняюцца і ў медыцыне. Інстытут правёў удаль вопыт лячэння костнага туберкулёза. Інстытут зараз прадаўжае далейшыя даследаванні дзейнічання ультра-кароткіх хваляў на туберкулёзныя бацылы. Гэтымі работамі заняты прафесар Сняжкоў са сваім асістэнтам Сільванскім і дацэнт Некрашэвіч.

Найбольш буйнымі тэарэтычнымі работамі інстытута па матэматыцы з'яўляюцца працы дырэктара інстытута — акадэміка Бурстына. Яшчэ ў 1934 годзе навуковы сьвет на трэцім Усесаюзным з'ездзе матэматыкаў у Ленінградзе ацэніўся а закончанай работай тав. Вучэцка на яго дакладу «Праблема агра-

гатаў Пфафа». Цяпер вучоны працуе над праблемай дыферэнцыяльнай ураўненняў і дыферэнцыяльнай геаметрыі. У гэтым годзе ён акавачвае работу на тэму: «Праблема Картана і Монжа і іх прымяненне ў дыферэнцыяльнай геаметрыі».

Дацэнт Шайрбэ працуе над рэнтгенаўскім аналізам металаў, а інжынер Шлісбэрг — металаграфічным аналізам металаў. Іх работы важны для вывучэння і падняцця якасці практычнай металапрацоўчых заводаў БССР.

Прафесар Кайгарадаў прадаўжае вывучэнне фізічных уласцівасцей глеб БССР. Вучоны сакратар інстытута інжынер Каўцэвіч зьяўляецца тэарэтычным вывучэннем устойлівасці паралельнай работы электрастанцый.

ДВА ДНІ ГАНДЛЮ
БЕЗ КАРТАК

У сувязі з адменаў картанай сістэмы па мясу, масле, бульбе і іншых прадуктах, 1 кастрычніка ў магазінах Менска значна павялічыўся попыт на ўсе харчовыя прадукты.

Прадаж мяса, у параўнанні з вераснем, павялічыўся на 300 проц., масла — на 200 проц., цукру — на 45 проц. Асартымент мяса, каўбасных вырабаў, рыбы быў дастатковы.

2 кастрычніка павялічыўся попыт на расліннае масла. Рыначныя цэны знізіліся ў горадзе на 10 проц.

Новы асартымент
прадукцыі
плодаваягадных
заводаў

Плодаваягадныя заводы БССР у мінулым годзе пераважна выпускалі павідла і толькі пазначную колькасць варэння. У гэтым годзе асартымент прадукцыі плодаваягадных заводаў значна пашыраецца, а пераважным выпускам высокаякасных сартоў. Толькі ў адным чацвертым квартале намечана выпусціць 300—350 тон рознага варэння, 25 тон жэлю, 1.000 декалітраў яблычнага сідра.

За праці квартал гэтага года плодаваягадныя заводы выпусцілі прадукцыі на 67 проц. больш, чым за трэці квартал 1934 года.

РАСШЫРЭННЕ
ТЭЛЕФОННАЙ
СУВЯЗІ

Тэлефонная сувязь БССР з кожным месяцам усё больш працякае ў самыя аддаленыя калгасы, сельсоветы, злучае іх з раённымі цэнтрамі, а сталінай БССР. На далёка няпоўных вестках, за гэты год тэлефанізавана 13 новых МТС, 34 сельсоветы і калгасы, 14 малаочных раённых тэлефонных станцый пераабсталяваны, іх ёмкасць складала звыш 100 нумароў кожная. У 15 пераважна новых, раёнах пабудаваны новыя тэлефонныя станцыі да 100 нумароў кожная.

Зараз у БССР ідзе будаўніцтва двух тэлефонных станцый ёмкасцю ў 300 і 600 нумароў.

М Е Н С К

КАУБАСА, МАСЛА, ШАКАЛАД. Кожны дзень у магазінах Беларастрапома наступае 600 кілограм каўбасных вырабаў. Сёння з Оршы прыбыла 2 з паловай тоны масла. З Ленінграда прыбыў вагон марынаваных сельдцоў, а Масквы — вагон высокаякасных кандыцёрскіх вырабаў: какао, шакалад, вышэйшымі ступені пачэня і цукерак.



ЗАВОД МАРЖАНАГА. Горсовет адваў у раёне Серабранкі ўчастак для будаўніцтва

ГАРАДСКАЯ ОКЦЯБРАСКАЯ КАМІСІЯ. Створана камісія для арганізацыі святкавання ў сталіцы БССР XVIII гадавіны Окцябрскай рэвалюцыі. У склад камісіі ўвайшлі тт. Сухаручкін (старшыня камісіі), Чыжова, Варочанка, Літвін, Кавалёў, Галкоўскі, Юнг, Сераўкаў і Герасімер.

НАДВОР'Е СЕННЯ. Паводле даных гідрометэаралагічнай службы БССР, сёння па Менску



«Музыкальным момант» Шуберта выконваюць вучні віцебскага мастацкага выхавання дзяцей.

ВУЧОБА НАСТАЎНІКАУ
С У Д

ШКЛОУ, 3 кастрычніка. (Кар. «Звязды»). Дзесяць семінараў па вывучэнню гісторыі партыі існуюць для настаўнікаў у Шклоўскім раёне. У семінарах зараз ідзе прапрацоўка матэрыялаў 7 кангрэса Комінтэрна.

У самім Шклове працуюць два семінары — адзін для дырэктароў школ і настаўнікаў з вышэйшай асветай, другі — для астатніх настаўнікаў. Заняткі семінараў адбываюцца тры разы ў месяц.

ПАПОУСКІ
ПРАВАКАТАР

ГОРКІ, 3 кастрычніка. (Спец. нар. «Звязды»). «Святы» чалавек з'явіўся ў вёсцы Шэды, Лубіжскага сельсовета. Вось ужо больш поўгода, як папоўскія элементы распаўсюджваюць чуткі аб яго «чудадзейным уваскрасненні» з мёртвых. З Дрыбінскага, Шклоўскага і іншых раёнаў ідуць рэлігійныя людзі, каб уласнымі вачыма пераканацца ў «чудзе», даведацца ад «уваскраснутага па волю бога чалавека» аб таянах... загробнага жыцця. Прыходзяць і аравумела, прыносяць, хто волькі можа, у падарунак «святому» шарлатану, а пасля наведвання яго ідуць у царкву і ясацую падарункі папу.

«Уваскрасненні» — Васіль Дзятлоў — аднаасобнік вёскі Шэды, прахадзімец і папоўскі агент, распаўсюджвае байкі аб тым, што ён пяць дзён ляжаў мёртвым, што «на тым свеце яго вялі па агнявой дароце, выказвалі рай і пекла»... Наглы ашуканец «падрабана» малое «жыццё на тым свеце».

«Каб зрабіць найбольш моцнае псыхалагічнае ўражанне на сваіх цёмных, некультурных, ашуканых сдучацоў, Дзятлоў пабудоваў у сябе ў хаце труну і спіць у ёй. Папоўска-шарлатанская зацяпа «святога» Дзятлова прыносіць яму нямалыя даходы. Вакол Дзятлова групуецца неадвольна элементна

«ПРЫЯЦЕЛ»

Рабочыя спірта-парашкова вода Амеда-Хутарскага сель Чэрвеньскага раёна, Фёдарскі і Андрэй Крупень адракутка. Няборскі стаў часта ваць на кватэру да Крупень рыхтаваў яго лавані. Адны вам адчуваў сябе ў прыватна і сябе дома. Няборскі стаў вывучаць матэрыялы новашча прыяцеля, яго мадаходы.

Скора Няборскі рапму «прыяцеля». Самому, а яму было няэручна. Ён даўся з двума аладзеямі Андрэй мяжна і Міхаілам Юнам і абкрадуць Крупеню. Няборскі наёмні іх з усёй хатняй акай свайго знаёмага, пра тавары іх, як на яго напасці.

13 жніўня гэтага года ў ночы Сярмяжка і Юк, вымтвар самай, узброеныя, узялі на явал, ведаючы, што ў гэтам працве Крупень і яшчэ рабочы Нікіта Няборскі. Яшчэ залі рабочы і, узяўшы з саботніцу Берасёну, якая знаходзілася на заводзе, па траіх у дом Крупені. Там нікі зламаў і два мяшкі ў тоўняны рэчы і прадукты, наўнымі 450 руб. і пайшлі ведучы за сабой і звязаных чых.

Недалёка ад хутара Банькінулі свае асобы. Частку яны падзялілі паміж сабой, загадалі матчы Сярмяжка ў хляве Юк свае рэчы перахаванне таксама свайго дастлумачыўшы ёй, што а іх ад свайго нявесты.

КРУГЛАГАДАВАЯ РАБОТА НА ЦАГЕЛЬНЫХ ЗАВОДАХ.

Да мінулага года цагельныя заводы БССР працавалі сезонна. У неспрыяльныя месяцы для сушкі цаглы работа на заводах спынялася. У мінулым годзе ўпершыню пачалі прымяняць на цагельных заводах так званыя штучныя оушылі, якія даюць магчымасць сушыць цаглу бесперапынна, круглы год.

У гэтым годзе колькасць сушылаз значна павялічылася. Новыя сушыльні ўсталяваюцца на менскіх, віцебскіх і гомельскіх цагельных заводах.

КОНКУРС НА ЛЕПШУЮ РАЦЫЯНАЛІЗАТАРСКУЮ ПРАПАНОВУ.

На заводзе «Большэвік» 3 праданты браку атрымліваюцца толькі з прычыны абрыву скуры пры апрацоўцы. Пры вытворчасці 5 з паловай тысяч скуры ў дзень, абрыв складае ў сярэднім 2 дэцыметры з кожнай скуры, або 175 скуры штодзённа ператвараецца ў кавалкі. Зараз на заводзе абвешчаны конкурс на лепшую рацыяналізатарскую прапанову па зніжэнню абрыву. У конкурсе ўключыліся лепшыя рацыяналізатары завода тт. Валкоўскі, Арашка Альмеровіч, Кашчэвіч і інш.

У ТЭАТР НА АЎТАМАШЫНЕ

БЯЛЫНІЧЫ, (Кар. «Звязды»). Гэтымі днямі 50 калгаснікаў калгаса «Правда», Ланькоўскага сельсавета (Бялінскі раён), на сваёй аўтамашыне ездзілі ў Бялінчы глядзець кіно-карціну «Чапаеў».

Гэта не адзінаквы выпадак. Калгаснікі калгаса «Правда» не радзей аднаго разу ў месяц ездзяць у кіно ці ў тэатр. У бліжэйшы час мяркуюць паехаць на аўтамашыне ў Магілёў, на пастаноўку БДТ-1.

На прыкладзе калгаса «Правда» найбольш ярка бачыцца аграмадны культурны і эканамічны рост нашай вёскі. Новыя, чыста прыбраныя хаты. Дашчатыя палаткі заменены прыгожымі ложкамі. Вокны вялікія і светлыя. Многа вазонаў. Падлогі, не замощанай дошкамі, зараз не сустраць. У кожнай хаце — газета. 90 экзэмпляраў выгісвае калгас. Багаццем і культурай ззяюць дамы і знутры і знадворку.

Будуцца ласны. 50 малых дзяцей знаходзяцца пад добрым наглядам у яслях. 190 чалавек мола-

дзяўчаты, тры хлопчыкі і адзін хлопчык. Для лепшай аховы каучуканосцаў ад паломкі і вырубкі, Магілёўскі лесаўчастак абзначыў іх спецыяльнымі табліцамі.

Для развіцця і вырошчвання гэтай культуры лесаўчастак закладвае спецыяльны сітомнік. Насенне для сітомніка збіраецца са знойдзеных каучуканосцаў. Лесапрагас ужо мае каля 300 грам насення.

КАЛГАСНІК ПРЫВЕЗ ВІНАГРАД НА РЫНАК

ПАРОЎЛЯ, 3 кастрычніка. (Кар. «Звязды»). Калгаснік сельгасарцелі «Шлях да социалізма» (Галацінскі сельсавет) **Змітрон Бабок** прывёз на раённы калгасны рынак каля 16 кілограм белага вінаграду. Па сваёму аб'ёму і якасці вінаград амаль такі ж, як і прыгвазімы з поўня СССР.

Выясняецца, што т. Бабок вось ужо 10 год культывуе вінаград. У сваім палісадніку паз аenom ён развёў каля 25 кустоў вінаградніка. Сёлета ён сабраў больш 80 кілограм вінаграда.

Прыкладу т. Бабка паследвалі і іншыя калгаснікі. На працягу трох год развядзюць вінаград і ўжо атрымліваюць ягады браты **Хлапковы**, маючыя па 3—4 кусты вінаградніка. Пачалі развядзюць вінаграднікі калгаснікі іншых сельгасарцеляў Нараўлянскага раёна.

дзі калгаса вучыцца ў сямігодцы. 10 чалавек вучыцца ў вышэйшых і сярэдніх навучальных установах. Сын калгасніка Трусавы вучыцца ў Магілёўскім педінстытуце, сын калгасніка Мазуркіна — у Мінскім архітэктурна-будаўнічым тэхнікуме, калгасніца Таланова — у Магілёўскім педінстытуце і т. д. Так расце наша калгасная інтэлігенцыя, нашы спецыялісты.

Вечарамі калгаснікі збіраюцца ў хату-чытальню, каб паслухаць галасную чытку, даведацца аб тым, што дзеецца на свеце, або абмяняць ў бібліятэцы кніжку. 56 калгаснікаў бяруць на дом чытаць кніжкі. Калектыўна прачытаны кніжкі: «Маш» — Горжэга, «Панятая цаліна» — Шолахава, «Дрытва» — Якуба Коласа.

Такавы асобныя штрыхі з жыцця калгаса «Правда». Яны сведчаць аб велізарным росце нашай вёскі, аб тым, што гіганцкая задача, пастаўленая гевіем чалавецтва т. Сталіным аб зможным і культурным жыцці калгаснікаў, становіцца ўжо сапраўднасцю.

Масквы — вагон высокажасных канцінерскіх вырабаў: какао, шакалад, вышайшыя гатункі пачэння і цукерак.

ЗАВОД МАРЖАНАГА

ГА. Горсовет адвёў у раёне Серабранкі ўчастак для будаўніцтва завода па вырацоўцы марожанага. Будаўніцтва даручана Збэт-хладіпрому пры ўпаўнаважаным наркамата харчовай прамысловасці БССР. Для праектавання і тэхнічнага нагляду за будаўніцтвам з Масквы прыехаў інжынер тав **Берысаў**.



Фабрыка-кухня штодзень развозіць па ўсіх школах г. Менска сн пачынае на аўтамашыне. На здымку: тт. Кундэвіч і Герман — работнікі фабрыкі-кухні — згрукуюць снеданні для школы № 13 на Камяроўцы. Фото САЛАВЕЙЧЫКА.

КАНАЛІЗАЦЫЯ ШКОЛ

Прайдзімум Мяскага гарадскога савета асігнаваў на каналізацыю новых школ па будаваных у гэтым годзе, 91.600 руб.

КЛІНКЕРНЫ ТРАТУАР

Аддзелам добрабыту ў раёне Камяроўкі ад завода імя Молатава распачата пракладка шырокага клінкернага тратуара ў 2 з паловай метра. На ўчарашні дзень ужо ўложаны клінкерам больш 400 квадратных метраў.

на, літвы, Юнг, Серыкаў і Герасюкер.

НАДВОР'Е СЕННЯ

Паводле даных гідрометааралагічнай службы БССР, сёння па Менску чакаецца наступнае надвор'е: тэмпература тым ад 18 да 19 градусаў, невялікая воблачнасць па значнай. Ранішай і ў першай палове дня невялікі дождж. Вятры слабей да ўмераных паўднёвых з пераходам да заходніх і паўночна-заходніх напярэмаў.

ажукавалі і падрабязна малюе «жыццё на тым свеце». У гэтых прабах уражанне на сваіх цёмных, некультурных, ажуканых сляхоў. Дзяцлоў пабудоваў у сябе ў хаце труну і спіць у ёй. Папоўска шарлатанская заця «святога» Дзяцлова прыносіць яму нявольны даход. Вакол Дзяцлова групуюцца неадвольныя элементы, рэлігійныя фанатыкі, яго моцна падтрымлівае мясцовы поп Палапрыгора. Здаўляе, што аб гэтай кантра-рэвалюцыйнай аферы раённыя арганізацыі не ведалі **Р. ДОДЗІН**.

ПАПРАЎКА

У «Звяздзе» № 224 ад 2 кастрычніка ў аддзеле «Па фабрыках і заводах» па віне карэктуры памылкова надрукавана, што на фабрыцы «Комунарка» пабудаваны новы інтэрнат. На справе інтэрнат пабудаваны на швейнай фабрыцы імя Крупеней.

Недалёка ад хутара Бабкі кінулі свае абычэйныя часткі яны палаялі паміж сабой загалалі матчы Сярмажына ў хляве Юг свае рачы хаванне таксама сваёй растлумачыўшы ёй, што іх ад сваёй нявесты.

Грабежнікі былі хутка і апавястаны паліцэйскай таварныя азначылі адрозніваць і арганізатар апрабавана **Павлоў**.

І кастрычніка судовае Вярхоўнае суда БССР пада Сярмажына Андрэя і Юлія па 19 год а Нярборска да 9 год пазбаўлення волі праўца-працоўшчы лагера Сярмажына — Марфа паліцэйска і года прымушовай работ працы. Матка Юлія — Аляксандра апрабавана.

Нам, адк. рэдактара А. Д.

ПАМЯШКАННЕ ВДТ

Беларускі дзяржаўны тэатр

ОПЕРЫ І БАЛЕТА

Сёння **ОПЕРА**

КНЯЗЬ ІГАР

Пачатак у 8 гадзін веч.

Білеты ў рабочай касе з 11 да 2 і з 4 да 6 гадзін і ў касе тэатра з 12 да 2 і з 5 гадзін вечара.

Прымаюцца заяўкі на калектыўныя паходы (са скідкай).

Памяшканне дзяржаўнага польскага тэатра БССР ВДТ-III

Дырэктар — народны артыст рэспублікі **ГАЛУВОК**

Мастацкі кіраўнік **Сеннікеў**.

Сёння **КІРШОН**

СУД

Пачатак у 8 гадз. 30 мін. веч.

Білеты прадаюцца ў рабочай касе і ў касе тэатра.

Гукавы кіно-тэатр Мастацкі гукавы фільм **ПЕПО**

Гукавы кіно-тэатр Гукавы мастацкі фільм **ГРАНІЦА**

Гукавы кіно-тэатр Гукавы мастацкі фільм **ЛЕТЧЫКІ**

Кіно «СПАРТАК» Выдатны фільм **ДЗЕЯ МАТНІ** драма ў 6 частках

„МЕСЯЧНІК ТЭХНІКІ“

Дом асветы (Комуністычная, 19).

Сёння, 4 кастрычніка, у 8 гадзін вечара адрознецца **Іван праф. ПАПОВА К. А.** (навукова-даследчы інстытут шляхоў НКШЗ).

на тэму:

„Дрэва ў будаўніцтве і барацьба з дамавым гоўбком“

Запрашаюцца навуковыя інжынерна-тэхнічныя работнікі, рабочыя і студэнты.

ОРГКАМІТЭТ.

Прыём студэнтаў на першы курс **АРШАНСКАГА НАСТАЎНІЦКАГА ІНСТЫТУТА** у групы мовы і літаратуры гісторыі і географіі далажкава працягнут да 5 кастрычніка.

Студэнты забяспечваюцца стыпендыяй і інтэрнатам.

ДЫРЭКЦЫЯ.

ДА ВЕДАМА ШКОЛЬНІКАЎ

Менскі філіял ДВБ даволіць да ведама школьнікаў, што ў **1 кастрычніка распачат продаж школьных пісьмовых прылад — сшыткаў, алоўкаў, пёраў і інш.**

Продаж праводзіцца ў наступных магазінах **Менфіліяла ДВБ.**

Спецыялізаваны школьны магазін — **НЯМІГА, 15.**

Аддзяленне філіяла ДВБ — **СОВЕЦКАЯ, 79.**

Аддзяленне філіяла ДВБ — **СОВЕЦКАЯ, 141.**

Менфіліял ДВБ.

ДА ўВАГІ ЧЫТАЧЫ І ПАДПІСЧЫКАЎ НА «ВІДАНІ» ВІДАВЕЦТВА „ЗВЯЗДА“

„ЗВЯЗДА“

штодзённая газета орган ЦК і МК КП(б)Б ЦВК і СНК БССР

Падпісная плата 1 мес — 2 руб 50 кап, 3 мес — 7 руб 50 кап, 6 мес — 15 руб, на год — 30 руб

„ОРКА“

Госбеларуская газета на польскай мове орган ЦК КП(б)Б

Падпісная плата 1 мес — 1 руб 20 кап, 3 мес — 3 руб 40 кап, 6 мес — 7 руб 20 кап, на год — 14 руб 40 кап

„РАУДОНАСІС АРТОС“

літоўская газета, орган ЦК КП(б)Б

Падпісная плата 1 мес — 30 кап, 3 мес — 90 кап, 6 мес — 1 руб 90 кап, на год — 3 руб 60 кап.

„БОЛЬШЭВІК БЕЛАРУСІ“

палітыка-эканамічны штомесячны журнал орган ЦК КП(б)Б

Падпісная плата 1 мес — 40 кап, 3 мес — 1 руб 10 кап, 6 мес — 2 руб 40 кап, на год — 4 руб 80 кап.

„Большэвіцкі ДРУК“

двухтысячны журнал ЦК КП(б)Б Дае агляды шматлікіх рэчываў і наспіскаў

Абмен вопытам рабочькоў аб іх каласпалдэвіцкай рабоце

Практычныя парады рэдакцыі сваім на пытанні мастацкага афармлення матэрыялаў

Падпісная плата 1 мес — 1 руб, 3 мес — 3 руб, 6 мес — 6 руб, на год — 12 руб

ПАМЯТАЙЦЕ, што аўтарамінавая і своечасовая задача пісьмі рабаву — звышважна бесперабойную дастаўку.

ПАСПЯШАЙЦЕСЯ ПАДПІСАЦІА ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА ва ўсіх паштовых аддзяленнях і арганізацыях